

ЛЮТЫ
1931

XVIII

7441 (ХІІ)



АЛЯЎНЧЫ
БЕЛАРУСІ



З ЬМЕСТ.

Перадавал—Выкананъ пляны сяўбы. Што першкаджае будаваць палляўнічую гаспадарку—Інструктар. Недахопы ў пушных нарыхтоўках—Б. С. Вынікі кепскія—С. Аб формах сабакагадоўлі—Бунтар. Перад сезонаам выставак—Ж. Б. Сама. Мой сабака кепска есьць—А. Т. Сакраціць апэттыты—Салаўёў. Паведаміць, дзе быў мор на зайца і дзе яго ня было—А. Фармозаў. Белая курапатка і паляваньне на яе—Ф. А. Лялін. Паляўнічыя стрэльбы і их клеймы—Ул. Садзінскі. Зыверагадоўля. Пад агонь крытыкі мас. Літаратура. Самадёт „Паляўнічы Беларусі“ перадан.

АДЧЫНЕНА ПАДПІСКА
НА НАШУ ЧАСОПІСЬ

на 1931 год

ПАЛЯЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАНЬНЯ V.

СКЛАД СУПРАЦОЎНІКАЎ ЧАСОПІСІ:

ЗНАТАКІ ПАЛЯЎНІЦТВА: праф. ФЕДЗЮШЫН, МАРКЕВІЧ, ЕСІПАЎ, ЗУБДАЎСКІ, КАЧЫОНІ, ПЯТРУНКЕВІЧ, ВІНІЦКІ, ЛЯЛІН, ПЯЧОНКІН, ГЕНЕРОЗАЎ, РОХМАНІН, ШТАМ, САЦІНСКІ, ЧЭЛІШЧАЎ, САЛІН, ЛАЎРОЎ, ПАТЦЭР і інш.

ШТО АДБІВАЕ ЧАСОПІСЬ?

Паляванье, рыбны промысел, звераводства, аруж. тэхніку, сабакагадоўлю, будаўніцтва паляўнічай гаспадаркі і калгасбудаўніцтва, быт паляўнічага і рыбака. У кожным нумары даецца агляд замежнага паляўнічага друку.

ШЫРОКА СТАВІЦА ЛІТАРАТУРНЫ АДДЗЕЛ: АПАВЯДАНЬНІ, НАРЫСЫ, ВЕРШЫ.

Выпісвайце, чытайце, распаўсюджвайце!

ПАДПІСНАЯ ЦАНА: на год 2 руб., на $\frac{1}{2}$ года—1 руб. 20 кап., асобны нумар—30 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА ва ўсіх паштовых аддзяленьнях і раённых таварыствах паляўнічых.

ПРАПАЎ ГАНЧАК

КОБЕЛЬ 1 ГОДУ, пароды кастраміч, масыці чапрачнай (жоўты, сьпіна чорная) на грудзёх між лапаткамі вузкая папярэчна белая палоска, зваць „НЭРО“. Прашу паведаміць аб месцы знаходжаньня за ўзнагароду па адресу: Менск, Сыляпянская, № 9, кв. 1, ХАДАРОНКУ. За ўтайку буду прасльедваць па закону.

ПЛЯЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ

ОРГАН БЕЛАРУСКАГА
ПРАМЫСЛОВА-КАЛПЭРАЦЫЙ ВАГА
СЛЮЗУ ПЛЯЎНІЧЫХ

г. Менск. Савецкая, 68, тел. 14-60

ВЫДАНЬЕ
ГЛ. БЕЛАРУСКАЯ ВІСКА
ПЯТЫ ГОД ВЫДАНЬЯ

УМОВЫ ПАДПІСКИ:

На 1 год . . . 2 руб. — к.
На 2 года . . . 1 руб. 20 к.
На 3 месяцы . . . 70 к.
Асобны нумар наштуе 30 к.

193 №
2 СТУДЕНЬ

Выканань пляны сяўбы

Другая бальшавіцкая веснавая пасей-кампанія зьяўлецца рашаючым этапам у далейшай сацыялістычнай перабудове сельской гаспадаркі на аснове аб'яднання дробных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак у буйныя калектывы. У гэту веснавую сяўбу мы павінны „давесьці ўдзельную вагу сацыялістычнага сэктора ў пасейных плошчах да 37 процентаў супроць 17,4 проц. у мінульым годзе“ (з пастановы ЦК КП(б)Б).

Веснавая пасейная кампанія неразрыўна звязана з выкананнем пляніў трэцяга—рашаючага году пяцігодкі. Паспяхова арганізація, па-баявому, пераможна пра-весці сяўбу—гэта значыць забясьпечыць выкананне народнагаспадарчага пляну трэцяга—рашаючага году пяцігодкі, забясьпечыць яшчэ больш шпаркія тэмпы індустрыялізацыі краіны і калектывізацыі сельской гаспадаркі. Зусім, пагэтаму, зразумела, што падрыхтоўка і правядзенне падрыхтоўчай кампаніі да веснавой сяўбы набывае выключнае палітычнае значэнне.


Пагэтаму мясцовыя партыйныя і савецкія арганізацыі павінны мабілізаваць вакол падрыхтоўкі да сяўбы ўсю ўвагу калгас-нікаў і бядняцка-серадняцкіх мас адна-асобнікаў.

Для таго, каб паспяхова выканань намечаную Цэнтральным Камітэтам нашай партыі праграму веснавых работ—па-трэбны баявый тэмпі ў падрыхтоўцы да сяўбы. Патрэбна бязылітасная барацьба з апартуністычнай стаўкай на самацёк у гэты важнейшай палітычнай кампаніі. Пасейныя пляны павінны быць даведзены да кожнай калектывнай гаспадаркі, да кожнай вёскі, да кожнага двара.

Кожная калектывная гаспадарка павінна мець канкрэтны плян веснавых работ, які прадугледжваў-бы дакладную расстаноўку рабочай сілы, коняй і машын. Рамонт інвентару і сельска-гаспадарчых машын, арганізацыя брыгад—усё гэта павінна быць гатова да пачатку сяўбы, усё гэта павінна быць прараблена зімою зараз-жа.

У шэрагу іншых пытанняў, звязаных з выкананнем пляніў веснавой сяўбы, важнейшим зьяўлецца пытанне аб насеніні. Трэба поўнасьцю ссыпаць насенны матар'ял, асаблівую ўвагу звязану з гэтай справе ў новых калгасах, якія зараз—арганізоўваюцца. Забясьпечыць поўную захаванасць насення ад папсання і крадзежу. Уесь насенны матар'ял павінен быць адсартаваны і праверана яго якасць з тым, каб ня кідаць у зямлю ня-үсхожае зерне. Тым больш гэта важна тamu, што ў гэтым годзе, згодна дырэктывы партыі, мы павінны павысіць ураджайнасць у пароўнанні з сярэднімі ўраджаямі за апошнія три гады перад пяцігодкай: у саўгасах—па зборжавых культурах ня менш чым на 110 процентаў, па тэхнічных—35 проц., па бульбе—50 процентаў; у колгасах—па зборжавых культурах ня менш, як на 50 проц., па тэхнічных—на 30 проц., па бульбе—30 проц. і ў аднаасобным сектары—па зборжавых культурах ня менш, як на 28 процентаў, па тэхнічных—30 проц., па бульбе—25 проц.

Надыходзячая веснавая сяўба зьяўлецца рашаючай таксама і ў справе паспяховага разгортаўння буйнай соцыялістычнай жывёлагадоўлі. Партыя—у жорсткай баражбе з кулацтвам, у барацьбе з



агентамі—правымі і „левымі“ апартуністамі дабілася на базе саўгасаў і калгасаў пасыпковага вырашэння збожжавай пра-
блемы. Гэта дало партыі магчымасць стварыць неабходныя хлебныя запасы і прыступіць да грунтоўнага вырашэння пытання жывёлагадоўлі на тых-же са-
цыялістычных асновах—на базе савецкіх і калектыўных гаспадарак.

У намечанай сънежаньскім пленумам ЦК і ЦКК Усे�КП(б) праграме сацыялістичнага будаўніцтва на трэці год пяцігодкі, побач з пытаннямі збожжавай гаспадаркі—вызначаны пэўныя і цвёрдая заданні і ў галіне жывёлагадоўлі. Пленум даў дырэктыву: стада „Жывёлавода“ давесці да 2800 тысяч галоў, стада „Сывінавода“ да 1900 тысяч галоў, стада „Аўцавода“—да 4,4 мільёна галоў, стада малочна-масълянага трэсту—да 110 тысяч галоў.

Студзенскі пленум ЦК КП(б) па пытанню аб сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі і веснавой пасеўкампаніі адзначыў, што „намечаныя тэмпы і задачы па рэканструкцыі сельскай гаспадаркі (будаўніцтва калгасаў і саўгасаў) забяспечваюць рашучыя зруші па яе спэцыялізацыі ў напрамку развіцця жывёлагадоўлі і ільна—канапель“.

І далей пленум ЦК КП(б)Б указвае, што „выкананыне гэтых задач і тэмпаў павінна быць забяспечана ўсёй практичнай работай партарганізацыі“.

У веснавую сяўбу павінны быць вырашаны самыя асноўныя задачы, ад якіх

залежыць посьпех выканання пастаўленых партыйніх задач у галіне жывёлагадоўлі.

У ліку першых—асноўнае месца займае кармавое пытанье. Трэба цвёрда памятаць, што „у цеснай сувязі з плянам развязвіцца жывёлагадоўлі павінна быць забяспечана поўнае выкананыне намечаных заданіяў у галіне стварэння кармавой базы (сіласаваньне, засеў адпаведных культур і г. д.) (з пастановы пленуму ЦК КП(б)Б). Наступным пытаннем пасля кармавога выступае—вырасціліванье і захаваныне маладняка. Неабходна прыняць усе меры да таго, каб не дапусціць да забою маладняка. Прывіл ад лепшай па прадукцыйнасці жывёлы павінен быць вырасцілі для павялічэння калгаснага стада, а менш прыгодны для гэтай мэты павінен быць таксама вырасцілі, выкармлен для продажы мясазагатоўчым арганізацыям. Кожная савецкая і калектыўная гаспадарка павінна памятаць, што барбарскі забой маладняка ў нісьпелым узросце—злачынства перад Савецкай дзяржавай,

Веснавая пасеўная кампанія павінна даць новую магутную хвалю прыліву ў калгасы бядніцка-серадняцкіх мас сялянства, які забяспечыць ажыццяўленыне важнейшагалёунгупартыі аб ліквідацыі кулацтва як клясы на базе судэльнай калектывізацыі. Паstryрэнне існуючых і арганізацыя новых калгасаў павінна праходзіць з захаваньнем ленінскага прын-

Вышэй сцяг суцэльнай калектывізацыі і ліквідацыі на яе аснове кулацтва як клясы.

„Няма больш звароту да старога. Кулацтва прызначана і будзе ліквідавана. Застаецца толькі адзін шлях—шлях калгасаў“.

(СТАЛІН).

цыпу поўнай дабраахвотнасці, аднак ні ў якім разе не спадаючыся на самацёк—шырока разгарнуць работу па ўцягненiu бядняцка-серадняцкіх мас сялянства ў калгасы. Ва ўсёй гэтай працы партыйныя арганізацыі павінны весьці няпрымірную бальшавіцкую барацьбу з правымі „левымі“ апартуністамі—агентамі кулацтва.

Веснавая пасейная кампанія будзе праходзіць ва ўмовах абвостранейшай клясавай барацьбы. Кулацтва і яго агенты ўсімі сіламі стараюцца сарваць намечаныя партыйя мерапрыемствы па сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Курак таксама будзе ўсімі мерамі старацца сарваць намечаную праграму веснавых бальшавіцкіх работ і гэтым самым пашкодзіць далейшаму пасъпаховому разгортванню калектывізацыі. Пагэтаму, „апіраючыся на ўзрастуючу актыўнасць

калгасынікаў і батрацка-бядняцкіх мас вёскі, узмацняючы саюз з серадняком, рашуча і няўхільна ажыццяўляючы лінію партыі на правядзенне судэльнай калектывізацыі—партыйныя арганізацыі павінны зламаць супраціўленне кулацтва і ажыццяўвіць важнейшы лёзунг партыі аб яго ліквідацыі як клясы“ (з рэзолюцыі пленуму ЦК КП(б)Б).

Пастаўленыя партыйя задачы завяршэння фундаманту сацыялістычнай эканомікі ў 1931 годзе патрабуюць, каб намечаны процант калектывізацыі бядняцка-серадняцкіх гаспадарак быў выканан на аснове пасъпаховай падрыхтоўкі да веснавой сяўбы і бальшавіцкага яе правядзення. А гэта зусім магчыма выканаць, неабходна толькі няўхільнае правядзенне генэральнай лініі партыі ва ўсёй практычнай работе.



Фото СЕМЯНЯКІ.

Будаўніцтва гаспадаркі

Што перашкаджае будаваць паляўнічую гаспадарку

У справе барацьбы з драпежнікамі—бадзячымі сабакамі і нарыхтоўды скур сабак вельмі часта перашкаджаюць ня толькі нядбайнія адносіны з боку кіруючых органаў нашай кааперацыі, а больш за ўсё недастатковая ўважлівія адносіны з боку некаторых адміністрацыйных органаў. Яны ия цікавіцца справай нарыхтоўкі меха-сыравіны, ім не патрэбна праводзіць барацьбы за ахову паляўнічай гаспадаркі.

Вось, напрыклад, два выпадкі, якія здаўліся ў Горацкім раёне. У кастрычніку 1930 г. сябры Горацкага т-ва Папкоў М. Ф. і Купцоў Р., будучы на паляваныні, забілі бадзячага сабаку, які як потым высьвятлілася, належыў гр. Клопатаву К. (в. Гущына, Каменскага сельсавету). Даведаўшыся аб гэтым, гр. Клопатав праз некалькі гадзін адшукаў гэтых паляўнічых, накінуўся на іх з нажом і адабраў у гр. Папкова яго зброю, якую мусіць і да гэтага часу хавае ў сябе. Гр. Папкоў зараз ж падаў аб гэтым заяву ў адміністрацію Горадзкага РВК і адказу не атрымаў да гэтага часу. 4 сінегня Горацкае т-ва паляўнічых адносінай № 68 просіць адміністрацію даць адказ на заяву гр. Папкова і адабраць зброю ў гр. Клопатава, але не вядома, што па гэтай справе зроблена.

Другі выпадак. Паляўнічы застрэліў бадзячага сабаку. Уласнік сабакі падаў скаргу ў суд і сельскі суд наклаў на паляўнічага 10 руб. штрафу, ня гледзячы на тое, што ёсьць абежнік Горацкага РВК ад 29-V 1930 г., згодна якога дазваляецца адстрэл бадзячых сабак. Вядома, што гэтая справа была т-вам абскарджана і народ суд адміністру незаконную пастанову сельскага суда, але-ж прышлося т-ву патраціць

шмат працы і часу, каб растлумачыць гэта паляўнічым і зноў наладзіць барацьбу з бадзячымі сабакамі.

Усё гэта съведчыць аб tym, што недастаткова ўвагі зварачваюць належныя органы на гэтую працу і трэба паклапаціца, каб і сельскія суды ведалі абежнікі і стагуты закону і прытымліваліся іх. Каб ня было такіх выпадкаў, трэба кожнаму раённаму т-ву паляўнічых зараз-же дабіцца ад РВК, каб апошнімі была выдана абавязковая пастанова, згодна якой усе сабакі павінны тримацца на прывязі, а бадзячыя бязвілітасна зьнішчацца—гэта будзе грунтуюная падстава паляўнічым для належнай барацьбы з галоўным драпежнікам нашай паляўнічай гаспадаркі і адначасова для выкананія плянаў нарыхтовак. Барацьба з бадзячымі сабакамі павінна праводзіцца яшчэ і ў мэтах зьнішчэння шаленства, бо галоўнымі распаўсюджвацелямі шаленства з'яўляюцца бадзячыя сабакі.

Мы бачым, што там, дзе гэтае меры-прыемства праводзіцца у жыцці, стала менш выпадкаў шаленства сярод свойскай жывёлы і пакусаў людзей шалёнай жывёлай.

Гэта пытанье ўзынята зараз сваячасова, бо больш за ўсё распаўсюджваецца шаленства праз бадзячых сабак вясной і ў гэты час асабліва неабходна самая рашуча барацьба з імі. Усе органы ўлады павінны пайсьці наасустрэч пры правядзенні ў жыццё гэтых мерапрыемстваў.

У свой час аб гэтым клапаціліся быўшыя акругі, а зараз аб гэтым трэба падумачь самастойным раённым таварыствам, якім у пяршыню прыдзецца самастойна праводзіць гэтую працу.

„Інструктар“.

Недахопы ў пушных нарыхтоўках

Нарыхтоўка пушніны і мексыравіны ў гэтым годзе прыйшла па нашай систэмэне зусім здавальняюча і, галоўным чынам, таму, што сваячасова нашы т-вы не зьвярнулі дастатковай ўвагі, не разгарнулі грамадзянскай працы, ні прынялі ўсіх неабходных мерапрыемстваў для выкананьня сваіх абавязкаў у гэтай галіне. Напрыклад, Ушацкае і Асьвейскае (Дрысенскае) т-вы здалі ўсю першую партню пушніны ў Дзяржгандльбел—не вядома, на падставе якіх распарараджэнняў. Багушэўскае аддзяленыне Аршанская т-ва зусім адмовілася ад нарыхтоўкі пушніны і паляўнічых, якія прыносілі пушніну, накіроўвала да іншых нарыхтоўшчыкаў, як, напрыклад, спажывецкай кааперацыі, якая і перавыканала свае пляны, і акрамя таго меў месца і ўход пушніны на прыватны рынак.

З справай мяснарыхтоўкі таксама ня

вельмі добра, бо нашы кіраунікі т-ваў не падікавіліся, відаць, добра прачытаць да-
гавор і вось, напрыклад, па раёнах Багу-
шэўскаму, Чашніцкаму і Дрысенскому, па-
ляўнічыя павінны былі зайдоў здаваць у
кааперацыю разам з скуркай, не атрым-
ліваючи нічога за скурку. Усё гэта яскрава
съведчыць аб tym, як мала зварачалі ўвагі
наши арганізацыі на грунтоўныя задачы
нашай кааперацыі.

Треба прыцягнучь вінаватых да адказ-
насці і раз назаўсёды дабіцца, каб з больш-
шай увагай нашы т-вы адносіліся да сваіх
абавязкаў. Калі-ж гэтага ня будзе зроб-
лена, то і ў будучым наша кааперацыя
пашерпіць поўны правал і па ўсіх галінах
нашай кааперацыі і гаспадаркі.

Пасля таго, як будуть вынікі работы
кожнага т-ва, Белкохотсоюз павінен ужыць
тыя ці іншыя мерапрыемствы. **Б. С.**

Вынікі кецскія

Вынікі абсьледваньня і інструктаваньня дзейнасці раённых т-ваў паляўнічых паказалі на шмат недахопаў, якія здараліся, галоўным чынам, ад таго, што адсутнічалі сталыя, дастаткова вопытныя працаўнікі ў органах паляўнічай кааперацыі. Акрамя таго, трэба адзначыць, што ёсьць яшчэ шмат выпадкаў, калі недацэніваюць нашу паляўнічую гаспадарку і не зварачваюць на яе дастатковай ўвагі мясцовыя органы ўлады. Часта адказныя працаўнікі паляўнічай кааперацыі нагружаюцца „хранічна“ грамадзянскай працай, якую павінны выконваць працаўнікі іншых установ. Належныя органы лічать, што адварваць працаўніка з адказнай працы ў якой-небудзь установе нельга, а перагрузіць грамадзянскую працай старшыню т-ва паляўнічых—гэта ня зробіць шкоды. Такі погляд існуе па шмат якіх раёнах і вельмі шкодліць усёй нашай працы. Напрыклад, старшыні Полацкага, Аршанская, Горацкага т-ваў па працягу лістапада, сінегня і амаль студзеня працевалі амаль увесь час не па справе паляўнічай кааперацыі, тады, як гэтыя месяцы зьяўляліся самымі адказнымі па пушных загатоўках.

Усё гэта съведчыць аб tym, што не-

дастаткова зьвернута ўвага грамадзянсці на паляўнічую гаспадарку, недастаткова гэтыхы пытанні абміркоўваюцца на ста-
ронках нашага друку і трэба, урэшце, гэ-
тай справай больш зацікавіцца.

Неабходна дабіцца, каб належныя ўста-
новы падтрымалі нашу арганізацыю і ў
справе адкамандыраваньня на сталую пра-
цу працаўнікоў, якія выбраны паляўнічымі для працы ў праўленнях т-ваў паляўні-
чых, бо ў нас спэцыялістых па будаваньні паляўнічай гаспадаркі няма і трэба выка-
рыстаць вопытных паляўнічых, якія зараз працујуць у іншых мясцох.

Калі паляўнічая кааперацыя будзе мець падрыхтаваныя кадры, тады ў гэтым па-
трэбы ня будзе, а пакуль што неабходна скарыстаць поўнасцю тых наших працаў-
нікоў, якія зараз працујуць толькі па су-
масціцельству.

Такія выпадкі маюцца, напрыклад, у Гарадоцкім і Вульскім раёнах. Калі свая-
часова не зрабіць гэтага, дык маладыя самастойныя т-вы зусім зачахнуть. Трэба аблекаваць гэта, бо „лягчэй хваробу па-
пярэдзіць, чым лячыць“.

С.

Сабакагадоўля

Аб формах сабакагадоўлі

У мінулым нумары ў артыкуле „Да аднаўленнія сабакагадоўлі”, я гаварыў аб тых недахопах, якія заўважаны ў артыкуле т. Сільнікава „Задачы да сабакагадоўлі”.

Бязумоўна, у асноўным шляхі сабакагадоўлі, паказаныя т. Сільнікам—верны, але трэба было іх дапоўніць, каб замест гадоўлі заводакіх, добрых па работе сабак, мы ня сталі гадаваць кундаляў. Весь туту я і спыніўся быў на артыкуле т. Сільнікава.

Зараз я хачу сказаць некалькі слоў аб формах, у якіх павінна разъвівацца сабакагадоўля ў Беларусі.

Сабакагадоўля ў нас, бязумоўна, ні ў якім разе не павінна разъвівацца на камэрцыйных пачатках. Гэта справа ні пры якіх умовах апраўдаць сябе ня можа.

— Навошта тады „Белкохотсоюз” зачыніў сабачы гадавальнік,—скажа другі паляўнічы,—калі вы ведаце аб гэтым? Вы-ж, зачыніючы яго, ведаі аб гэтым?

Я толькі скажу, што мы, ні ў якім разе не павінны выкідаць такія вялікія сродкі, як гэта рабілася раней.

Каб гадавальнік на самай справе апраўдаў-бы сваю назыву, можна было-б страйць 10-15 тысяч руб. для таго, каб нагадаваць за 3-4 гады для задавальненіня добрымі сабакамі, арганізаваных у нашым саюзе паляўнічых. А то, бяру съмеласць сказаць, што там, у гадавальніку, галоўным чынам „гадавалісі” былыя кіраўнікі гадавальніку Аляксей і Егерай, ціханька прытуліўшыся каля сабак і абіжаючы іх.

А сабакі—былі на апошнім месцы: яны і не наганяваліся і ня выводзіліся ў лес і поле—словам, ніхто імі ня цікавіўся, хіба толькі члены праўдзення, калі на паляванні за „кампанію” браў іх.

Значыць, адкрываць спэцыяльны гадавальнік мы вароз на маём мягчымасць! і ні ў якім разе ня можам.

Якім-же парадкам наладзіць сабакагадоўлю?

Вось на гэта пытанніне і дае адказ т. Сільнікаў у сваім артыкуле „Задачы па сабакагадоўлі”—гэрадзкія і раёныя таварысты, якія палаяўнічых у вёсках, мястечках і пры-калагасах—павінныя заўважаць сабакагадоўлі, прыцігнуўшы да гэтай справы саміх палаяўнічых.

Пасля таго, як „Белкохотсоюз” дапаможа комітаму гарадзкому ці раёниму таварыству выявіць заводскі матэрыял палаяўнічых сабак у горадзе ці раёне, таварыства павінна ўзяць яго на асабісты вучот, завесці ці племянінамаў кнігі і зацікавіць паляўнічых, якія маюць сабак, аўяднанца ў сэкцію сабакагадоўлі.

Але гэтага ні ў якім разе ня трэба рабіць, пакуль ня будзе выяўлены кроўны матэрыял, каб у сабакагадоўлю не пашала кроў кундаляў ці іншых беспародных сабак.

Сэкція сабакагадоўлі павінна ўзяць у свае рукі пасля гэтага ўсю справу. Вязка павінна ўчыняцца выключна пад назіраннем сэкцыі, каб недахопы, якія мае, скажам, выжлоўка, згладжваліся, раўняліся выжлацием. Напрыклад: выжлоўка мае недахоп па пароднасці ў калодцы, тады треба знайсці выжледа для яе з вельмі добрай, пароднай калодкай, ці—у выжледа дранны „гон”, тады выжлоўку трэба падабраць для яго з вельмі пародным „гонам” і. д.

Такі самы прынцып, вядома павінен быць і ў адносіне да выжлаў (лягавых).

Маламоцным палаяўнічым таварыствам павінна дапамагаць ня толькі парадамі, падборам матэрыялу для злукі, але і матэрыяльна, каб шчанюкі не расьлі хілымі, хворымі, слабымі.

У тых палаяўнічых, якія ня могуць ўтрымліваць сабак у добрых аbstавінах, трэба т’му сабак узяць. Па-моему, неабходна было-б пры т-вах арганізаціяў загоны (маленькія гадавальнікі), дзе малі-б утрымлівацца сабакі, навучацца і наганявацца егерамі. У гэтыя-ж загоны забіраюцца і шчанюкі за

Разгарнуць работу па ахове дзічы і зьвера вясной



візку, дзе яны і выхоўваюцца, а потым аддаюцца пад контрактацию палляунічым.

Мне могуць супярэчыць: «навошта гарод гарадвіць?» Хай самі палляунічны гадуюць сабак.

Я адказаў: самі палляунічыя з гэтай справай ні спрэвяца. Тут нямінуча сабакагадоўля прападзе, бо ў пароду будучы пушчаны непародныя сабакі. Вось для гэтага і неабходна т-вам мець невялічкія загоны, дзе мог-бы быць кроўны матэрый на выпадак вязкі і г. д. Далей, трэба, каб у гэтых загонах сабакі не адпачивалі, не залежваліся, а нагоньваліся, навучаўся, набівалі мускулы.

Тут запытаюцца зноў, дзе ўзяць людзей для ўсяго гэтага?

Я-бы сказаў, што ў нас людзі ёсьць, праўда не, ў ва ўсіх раёнах, і не такія ўжо спіцы, каб быць судзьдзями, але даволі добрыя сабакаводы і іх можна выкарыстаць, пасылаючы і ў іншыя раёны. Напрыклад, такія палляунічыя ёсьць і ў Менску.

Шмат пародных сабак у нас пропадае і зусім задарма. Гэта ў дрэнных ці вельмі занятых палляунічых асноўнай прафесіяй. Трэба было-б мець т-ву (асабліва ў горадзе) добра гегера. Тады гэтыя занятыя палляунічыя маглі-б аддаць за плату сабаку сваіго ў загон т-ва, а там-бы ён навучаўся па дзіці ці зверу егерам.

Атрымаўши за візку, за паслугі, а то і па іншых прычынах шчанюкоў і вырасціўшы іх, раённае ці гарадзкое т-во як больш моцная арганізацыя аддае іх менш моцным ячэйкам, а тыя палляунічым, бо ім больш за ўсё вядома, каму аддаць.

Што датычыць калгасаў, то па-мойму, там справу сабакагадоўлі развязіваць зусім лёгка. Трэба мець на ўзвесі, што тут людзі жывуць калектыўна, і палляунічыя калгасынікі, а'бяднаўшися ў ячэйку, могуць гадаваць, і ўтрымліваць, і навучаць сабак калектыўна. І гэта вельмі лёгка зрабіць, прымаючы пад увагу, што на ўсё калгасынікі ў адзін дзень быўваюць выхадчыні.

З гарадзкімі палляунічымі тут справа горш. Палляунічыя павінен знаць харктор сваіго сабакі (а імя ніводнае жывёлы у прыродзе, зусім падобнае на ўсім да другой), а сабака павінен знаць палляунічага — толькі тады мысльма інтэнсyнае пальванні.

Трэба ўрэшце сказаць, што ў нас ў саюзе ёсьць шмат дактароў (вэтрынараў), а сабаку лячыць німа дзе. Гэта неабходна ліквідаваць усім т-вам у паасобку, а таксама зрабіць так, каб вэтурач на толькі лячыць, а і чытуць лекцыі палляунічым аб сабакагадоўлі. Гэта можна зрабіць — мабілізаваўшы вэтурача — члена нашага саюзу.

Бунтар.

Перад сэзонам выставак

У канцы мая і пачатку ліпеня па ўсяму СССР утвараюцца выстаўкі і вывадкі заводскіх сабак і таму карысна дакладаць некалькі сэзонных, так сказаць, саветаў начынаючым сабакаводам.

Пачну з паказання, як трэба глядзець на сабаку, каб яе бачыць і пазнаць, дзе дастойна яна прыняць удзел у выстаўцы.


Адзін з нашых сталых судзьдзяў і найлепшы знаток сабак сказаў адзін раз:

„Усякая жывёла патрабуе адной і той-же самай ацэнкі. Вядома, ёсьць некаторая розніца між сабакам і канём, але, прапаўдзяе кажучы, яны падобны адзін на аднаго...“

Ад сабакі таксама вымагаецца сільны і гарманічны склад для таго назначэння, якое выконвае яго народы.

Калі вы сапраўды хочаце разгледзіць сабаку і ўявіць сабе яго недахопы, папрасіце каго-небудзь узяць яго на шворку і вадзіць кругом сябе на адлегласці некалькіх метраў і абавязкована памалу. Вы ўбачыце, што ваш сабака плаўна і добра і цвёрда ставіць лапы. Кожная парода мае сваю по-

стать у хадзьбе: мы ведаем, што пойнтэр ня так ходзіць, як сэтар ці борзы. Ён ходзіць таксама, як ідзе конь. Сэтар мае каšашую постадь хады і лапы ставіць як-бы краду-чыся і прылягаючы да зямлі. Борзы замя-ніе крок харкторнай кароткай пабежкай, звялягка трусиць, што вельмі харкторна. Але кожны сабака павінен мець упэўнены поступ, сапастаўляючы рухі задніх



канцовасцяй з пярэднім і добра трывамаючы галаву. Сабака „расшытая“ хутка пазнаецца па рухах. Астанавіце сабаку ў некалькіх мэтрах ад сябе. Неабходна бачыць яго ў профіль, каб разгледзець сілуэт. Вось ён стаіць спакойна перад вами. Да якой-бы пароды сабак ён не належыў, павінен мець:

Галаву, добра прыстаўленую да шыі, прычым галава не павінна быць ні тоўстая, ні вельмі маленькая, але была-б прапарцыянальны корпусу.

Як кажуць конназводчыкі—таксама і сабака павінна мець правільныя пярэднія ногі.—Гэта ісціна не датычыць толькі парод бульдогаў і некоторых так званых дамскіх.

Моцная, простая і, значыць, сільная сьпіна злучаецца з глыбокім і невялікім, не малымі, шырокімі з пераду, грудзьмі. Грудзі павінны быць умяшчальнымі за кошт глыбіні, але не за кошт шырыні. Грудзі больш альбо менш звужваюцца да жывата, а робры становяцца карацей к пахам, але грудзі павінны быць заўсёды прапарцыянальны росту сабакі, служачы ўмасцілішчам важнейшых жыцьцёвых органаў.

Лінія сьпіны не павінна быць сагнутай: (сядлом), гэты дэфект паказвае на адсутнасць нястомчывасці або вытрымкі на бягу ды такая форма сьпіны і няпрыгожа.

І, урэшце, заднія ногі некоторых са-

бак, калі закрыць іх перад і глядзець толькі на іх зад, здаюцца, што апошняя частка менш за першую. Тады кажуць: зад слабы.

Увесь корпус сабакі павінен быць пра-парцыянальным.

Круп сабакі не павінен быць скошан к заду. Такая форма крупа называецца ў кані „пупітрам“ і ўяўляе сабой таксама і ў сабакі буйны, паказваючы на слабасць, парок.

Разглядаючы профіль сабакі, вы можаце ўпэўніцца, што яго плечы, пярэднія ногі і заднія—рычагі яго руху. Плечы павінны быць вольныя і доўгія, з добрым спушчанымі локаткамі. У большасці сабак плечы касыя, г. зн. плечавыя лапаткі верхнімі канцамі адхілены к заду. Такое становішча лапаткі забяспечвае хуткасць бега. У некоторых сабак плечы амаль простыя: напрыклад, у фокс-тар-ероў.

Пярэднія ногі павінны быць простыя, моцныя, без патаўшчэнняў у каленным суставе, з добрым паставом лапы на зямлі і шчыльна прылягаючымі адзін да аднаго пальцамі. Сабака не павінна распяраваць пальцы і стаіць на пяцьці, прыпадымаючы пальцы ўверх. Будзем працягваць разглядаць профіль сабакі і звернем нашу ўвагу на яго заднія ногі. У гэтай частцы цела ляжкі адыгрываюць галоўную ролю пры руху.

Некаторыя сабакі маюць простыя ляжкі, асабліва гэта відаць у тэр'ераў, але большасць сабак павінны мець і загнутыя ляжкі, але ні вельмі. Нічога няма больш няпрыгожага ў сабакі, чым так званыя „шаблістыя“ ляжкі, бо сабака пры такой іх форме кепска трymаецца, кепска ходзіць і падціскае пад сябе хвост.

Я забыўся яшчэ сказаць аб хвасту; форма яго мяняецца ў залежнасці ад пароды. Есьць сабакі, у якіх ён павінен



Птаха—
сябра сельскай
гаспадаркі.

быть адсечан. Паляунічыя сабакі нясуць яго звычайна нізка спушчаным, калі яны спакойны, нараўне з лініяй сьпіны. Для гэтых парод—вялікі парок, калі хвост трymаецца вертыкальна або, ва ўсякім выпадку, вышэй лініі сьпіны: так зв. „вя-
сёлы“ хвост — кепскі паказчык парод-
насьці сабакі. Толькі гончыя нясуць яго
высока на полазе і калі яны чым-небудзь
узбуджаны.

Калі вы шчыльна абгледаіце сабаку ў профіль, аблядайце яго ў „фаз“, г. зн.
съпераду. Сабака ў профіль можа быць правільна складзеным, але знайдуцца недахопы пры разгляданні яго перада. Абедаўве яго пярэдня нагі павінны быць простымі і роўналежнымі між сабой;
косыд ног не павінны быць выгнуты ні на двор, ні ўнутр. Ставіць ногі сабака павінна на зямлю правільна: ня „цыркулем“, ня ўроў, не пад кутом, прычым бабкі пярэдніх ног павінны стаяць роў-
належна.

Тое-ж самае вымаганьне прад'яўляйце і заднім нагам: скакацельныя суставы зад-
ніх ног павінны быць з прасветам між імі.
Калі ногі вельмі шырока расстаўлены, мы кажам: „раскарачаны“ зад. Калі ногі ста-
іць вельмі блізка адна да аднай, мы кажам: „постаць каровы“.

Зараз, калі мы ўсё абледзілі ў сабакі, прымусім яго ісьці да нас крокам. Вы ўбачыце, ці расстаўляе сабака пры гэтым локаткі (парок!?). Калі сабака ідзе да вас, шырока расстаўляючы локаткі, дык ка-
жае: „у ёй локаткі ўроў“, г. зн., што сабака ідзе няправільна, заграбае нагамі, ня верна іх ставіць,—значыць скора стам-
ляецца.

Усё вышэйсказанае—не складанае. Трэба толькі ўвага і невялікая доля пачуцьця гармоніі і жадання прапарцыянальнасьці. З гэтым вельмі лёгка справіцца, калі ў вас ёсьць артыстычнае пачуцьце і калі вы прывыклі да прыгожых рыс і плаўных рухаў. Кожны артыст можа стаць най-
лепшым судзьдзей сабак.

Тое-ж самае адносна і аматараў коняй. Той, хто любіць і знае коняй, вельмі хутка становіцца добрым судзьдзей са-
бак, бо знаток коняй лепш, чым хто-не-
будзь іншы, ведае, што ўяўляе сабой добра складзеная жывёла з элегантнымі прапорцыямі і гарманічнымі рухамі, а ўсё гэта, разам звязанае, як мы гэта і казалі спачатку артыкулу, упэўнівае вас у tym,
што ўся жывёла пабудавана па аднай і той-же мерцы і судзіць іх можна адзі-
накава.

Ж. Б. Сама.

„Мой сабака кепска есьць“

Гэтыя скаргі прыходзіцца чудзь вельмі часта. Самым рацыянальным сродкам звяй-
ляеца ў гэтых выпадку голад: патры-
майдзе сабаку галодным. Але прычыны кепскага апэтыту ў сабакі бываюць двая-
кага роду. Добры апэтыт, правільнае зва-

рэнне харчоў у жываше сабакі—наслед-
ственная якасьці. Шмат так званых „зъбе-
шчаных“ сабакі маюць кепскага вылучэн-
не соку з страўніка і паніжаную жыццё-
вую дзейнасць (рэфлекс смагі жыцця).
Есьць таксама сабакі лянівия нават і ў



ядзе. Такія сабакі, звычайна, кепскія і па работе.

Дэльце сабакі ядуць разам лепш, чым поразны: гэта выклікаецца пачуцьцём завісьці або прагнасці. Сабаку ўласна пачуцьцё грэблівасці. Ня чиста прыгатаваны і паданы ёй у нямітай пасудзе корм, а таксама і падагрэты і доўга стаяўшы, сабака есьць без ахвоты або зусім ня есьць. Усякія першапачатковыя рефлексы (смакавы, палавы і г. д.) наступаюць пэрыодычна. Пэрыод зварэння стравы не адноўкавы для ўсіх сабак: адна прагаладаецца хутчэй, а другая бывае сыта далей. Калі дзеці і сабакі атрымліваюць ласункі, дык апэтыт іх у часы рэгулярнага кормлення не разыгрываецца. Трэба спрабаваць корміць сабаку адзін раз і толькі ўвечары. Сабакі разъбешчаныя часта ня прымаюцца за яду, пакуль насыльна вя суңуць кавалачак у рот: тады ён пачынае есьці, бо адпаведны рефлекс узбуджан. Толькі некаторыя ўласнікі сабак маюць вытрымку прамарыць сабаку голадам да таго часу, пакуль сабака смагна ня будзе кіданца да корма.

Важна прывучыць сабаку к рэгулярнаму

атрыманню корма ў вызначаныя часы. Сабакі не ядуць астыйшага, густога карма, бо пераварвальне яго наступае пасля таго, як корм у страўніку сагрэшца да тэмпературы цела. Галоўным кормам продкаў сабакі было мяса яшчэ цёплага, толькі што зарэзанага якога-небудзь зывера, так што няверна думка, што сабакам, карысен халодны корм.

На паліваныі сабакі ядуць лепш, чым дома. Страўнік можна абдурыць глатком вады, але ў часы яды ня трэба пайць зусім. Карысна даваць сабаку на вячэрнуюлячыя косьці, багатыя вапнавымі солямі. Сыре мясо трэба даваць дробна парэзаным. Мяса варанае, а тым больш разваранае да таго, што валокны распаўзаюцца, ня сытнае. Мяса трэба варыць ня больш поўгадзіны. Варанае мясо разжаца на кускі, прасальваецца і дабаўляецца ў суп або кашу.

Конская мясо трэба даваць бяз супа, у якім яно варылася. Такі навар трэба выліваць вон або дабаўляць у яго тлуштуасці. Абгаладаныне касцей садзейнічае павялічэнню апэтыта для выдзялення слюны.

А. Т.

Сакраціць апэтыты

Саюзам паляўнічых вельмі мала робіцца па сабакагадоўлі. Калі былы гадавальнік сабак зачынены, з тae прычыны, што не апраўдаў сябе, то гэта яшчэ ня значыць, што трэба безнадзеяна скласці руکі і на гэтым супакоіцца.

Саюз павінен ня толькі задавальняць агнябоепрыладамі і стрэльбамі сваіх членуў, але павінен дапамагаць паляўнічаму ў справе атрымання танныга і, у той-ж час, чыстапароднага сабакі. Магчымасці для гэтага есьць. За прыкладамі хадзіць— недалёка.

У мяне есьць найлепшая чыстапародная сучка—ангельскі пойнтэр,—атрымаўшая вялікую сярэбраную мэдаль.

У патрэбны час я звяртаўся ў саюз паляўнічых паказаць мне члена саюзу, у каго есьць пойнтэр—кабель. Атрымаўшы некалькі адрасоў, я звярнуўся з просьбай, каб злучыць сучку з іх пойнтэрамі. Я думаў, што „таварыш па саюзу“ папросіць за гэту справу ня больш 5 руб. Але, куды

там! Падавай яму 25 руб., а другому, дык і 30 руб.—гэта за злучку.

У калгасе, дзе я работаю, есьць арлоўскі жарабок-вытворца, і за злучку з ім бяруць ад 3 да 10 руб.

Я, вядома, адмовіўся ад гэтай ідэі, бо кідацца такімі грашымі мне не па кішэні.

У выніку стражан вывадак чыстапародных выжлаў.

Між тым, саюз мог бы гэту справу як-небудзь наладзіць, абавязаўшы кожнага члена саюзу даваць сваіх сабак для вязкі за нявысокую плату. Саюз павінен наладзіць падлік сабак, завесыці племяніны кнігі. За гэта кожны паляўнічы, які мае завадзкіх матак сабак, павінен аддаваць у саюз пару шчанюкоў ад кожнага вывадку.

Гэтых шчанюкоў, у сваю чаргу, саюз алдае ў парадку контрактациі членам саюзу, якія ня маюць сабак.

Такая мера можа быць лёгка праведзена ў жыцьцё і дасць добрыя вынікі.

Салаў'ёў.

Паляўнічая практика

Паведаміш, дзе быў „мор“ зайца і дзе яго ня было

У зайцу, як і ў рабцу, вавёрак і шмат іншых прымесловых жывёл, вядомы пэрыядычны зымены ў ліку: у іншыя гады да выпадзення снегу можна ўбачыць не адзін дзесятак белякоў за дзень, у іншыя—і за тыдзень ня сустрэнеш ніводнага на тых самых угодзьдзях. Заўважана, што ў годы ўраджайныя на зайца, нярэдка бывае „мор“, пасъля якога ён доўга ня можа дасягнуць ранейшай колькасці. Прычыны, самы ход вымірання і хуткасць распаўсюджвання на сумежныя тэрыторыі, аб'ём плошчы, якія падпадаюць мору, далёка яшчэ ня выяўлены і нават не падлягалі дакладнаму вывучэнню.


У сучасны момант назіраецца амаль поўная адсутнасць беляка (а мясцамі і русака) у некаторых раёнах Цэнтра і Паўночна-ўсходній Эўропейскай частцы саюзу, часткова нават у Сібіры таксама, як вынік нядайнага мора.

Было-б вельмі важна для біолёгічнай навукі сабраць весткі аб ліку зайцу хадзя-б за 5 апошніх год і з магчымай большага ліку пунктаў Эўропейскай часткі Саюзу і Сібіры. Гэта дасыць магчымасць скласыці карту лічбавага стану зайца і дасыць малюнак самага мора, пры парашынні якога з біокліматычнымі данымі можна будзе зрабіць некаторыя карысныя для паляўнічай гаспадаркі выводы.

Работу гэту можна выканаць толькі сумеснымі натугамі паляўнічых і натуралистаў.

Вялікая просьба да асобных паляўнічых-назіральнікаў і таварыстваў адгукніцца на гэта паведамленне. Пажадана атрымаць звесткі па наступнай форме: 1) Месца назіраныя (край, вобласць, раён, сяло, па якой раце або чыгуць і г. д.), абавязанычы яго з такой дакладнасцю, каб можна было знайсці на карце. 2) Колькасць зайцу (белякоў і русакоў асобна). Увесень 1930 г., 1929 г., 1928 г., 1927 г., 1926 г. у процентах па адносіне да найбольш ураджайнага з пералічаных або папярэдніх год, які лічыцца за 100 проц. Проценты навочна з дакладнасцю да 10—20. Калі ёсьць дакладныя лічбы (напрыклад, 20—25 сустрэч з зайцамі за дзень, або 50 штук забітых за сезон, або вядомы лік загатоўленых скурак з раёну за год), дык добра даць і гэтых лічбы. 3) Асобна адзначыць пачатак мору (год, месяц, дзень) і знаходкі мёртвых зайцу, з таксама адзначыць захварэнні, якія назіраліся ў знайдзеных мёртвых ці забітых зайцу. 4) Асобная датаўненіні і заўвагі. 5) Імя па бацьку, прозвішча, дакладны адрес асобы, які паведамляе звесткі.

Наогул запіс трэба складаць прыкладна ў такім відзе: „Троцкая лясная дача, б. Шарыская акруга, Ніжагародзкага края, Вохамская вобласць. 1930 год—беляка менш 1 проц. (за ўсё лета адна сустрэча з зайцам), 1929 год—беляка ня больш 10 проц., 1928 год—беляка ня больш 75 проц., 1927 год—беляка каля 100 проц.“



1926 год—бяляка 100 проц. (у добрых кварталах да паўсотні штук). Мэр пачаўся ўлетку 1928 г., але цягнуўся і зімой, бо бялякоў знаходзілі вясной мёртвымі ў зімнім пуху. У наздрэй і на пысе часта назіраліся каростачкі. М. І. Зайцаў, Д. Кісялёва, Ніжагородскі край, Іванаўскі раён, паштовае аддзяленье Поназырова Паўночнай чыг.“ (ад рэдакцыі: звесткі падаваць на расейскай мове).

Звесткі пажадана падаваць адкрытай або лістом па наступнаму адресу: „Москва, ул. Герцена, д. 6, Зоологіческій Музей Університета, Александру Ніколаевічу Формозаву“. Паштовыя выдаткі могуць быць пакрыты з падзячнасцю; вынікі работы будуть апублікованы ў паляўнічым друку.

А. Фарисозаў.

Белая куропатка і паляванье на яе¹⁾ (Працяг)

Тэхніка паляванья

Паляванье за белай куропаткой па ма-
хавых балотах нялёгкае і патрабуе аса-
блівай выносьлівасці і закалкі як самага
паляўнічага, так і сабакі.

Махавое балота—не сенажатнае месца,
дзе нага ідзе па цвёрдаму ґрунту між
кустамі, то з прымесью сасны, то без яе;
таму думаць аб поэтычнай прагулцы—
вялікая памылка.

Ніводнага граму лішній вагі. Поршні
або лапці, лёгкія штаны, адна нацельная
сарочка, летняя шапка—такая адзежа лепш
за ўсе на паляваньні за белай куропаткой.
Адзець боты, нават з самымі кароткімі
халявамі, нацягнуць на сябе пінжал або
талстоўку—гэта значыць адмовіца ад па-
ляванья. З першай ранішніяй расой, калі
на сонечным усходзе будзе студёна, ногі
пачнучы мёрзнуць у расе,—шпарчай шаг,
азноб звяшці, трохі цярпеньня—па-


дымеца сонейка, стане цёпла. Гадзіна-
дзівье і ўжо пот буйным гарохам на ілбу.
Шарсыцяныя панчохі аслабяць холад расы
і гарантуюць ад укусу гадзюкі (праз
шэрсыць ды яшчэ мокрую не пракусіць),
якія і трэба заўсёды адзяўваць на ногі
замест ільняных або бумазеевых панчох
ці ануч.

Нібы і не натуральна, між тым на ма-
хавым балоце не заўсёды можна знайсці,
калі захацеў і дзе захацеў, ямку ці кры-
ніцу, дзе ёсьць магчымасць напіцца па-
ляўнічаму і сабаку. Не адну тысячу гек-
тараў выхадзіш і бывае і на зможаш-
ня толькі ўталіць смагі, але і не наці
вады для сабакі, у якога зязк, як ру-
кавіца, высунуўся з роту, пакрыт сълюной
і хістаеща ў такт дыханьня.

Вось урашце ямка з зялёным ва-
лакністым мхом.

— Вада!—з радасцю думаеш, пады-
ходзячы к жывіцельнаму месцу.

¹⁾ Глядзі № 11—12 за 30 г.



— Але... радасцьць напрасна: музь чуць прыкрыла вашу нагу і ня можа нават прагнаць смагі сабакі.

Цёплае лета, няма дажджу. Махавое балота прыходзіць у ненатуральны стан.

— Каб на махавым балоце ня было вады? — скажа не паляўнічы. — Хто вам паверьць.

Адпраўляючыся першы раз на нейдомае балота, трэба запытацца ў мясцовых жыхароў, дзе, у якім напрамку можнаў знайсьці ваду.

Невялікае возера, або якое-небудзь нязначнае па вялічыні ўглыбленьне з вадой звычайна ёсьць на махавым балоце, а то і крываць. Каб іх найці, трэба знаць тыя месцы, інакш можна патраціць час і застасцца бяз сіл і самому і сабаку. А калі гэтага зрабіць нельга, не ў каго запытацца ці яшчэ якая-небудзь прычына, то ў такіх выпадках трэба браць з сабой флягу з вадой.

Для палявання за белай курапаткай прыгодна любая парода сабак, якая ўладае нядурными нюхам, сілай і выносливасцю. Выносливасць — галоўная ўмова, інакш дзве-тры зоркі і сабака адмовіцца працаваць. Прыйдзецца быць бяз дзела ў лепшым выпадку дзені, каб ён зноў пашоў у поіск па махавому балоту.

Масць сабакі лепш за ўсё белая і па наступных прычынах. Як было ўжо сказана, белая курапатка ня любіць балотнага зарасціку, вельмі густа заросшых мясцін з высокім багульнікам. Каб мінуць гэтая мясцы, прыходзіцца работаць у большасці то ў жывым густым сасіняку, то ў мёртвым, абгарэлым. Таму пры маламальскі шырокім пошуку ўсёмяная сабака ня будзе відаць. Ён будзе зълівацца з ўсімі тонамі балотнай расцілнінасці, асабліва ў засохшых зарасціах сасіняка, між якім расце кустамі сьпелая гонобо-

боль і кветкамі съплюць брусыніцы. А гэта ўлюблёнае месца белай курапаткі. Такія мясцы нельга абысьці.


Прышоўшы на махавое балота, можна беспамылкова сказаць, ці ёсьць тут выгадак. Крыжыкі, радкамі на мху, адзіночныя кучкамі памёт, купалкі на выспах, пер'е то тут, то там, — вось грамата, якую і чытае вопытны паляўнічы. І бяз гэтых відзімых адзнак вопытнае вока паляўнічага беспамылкова скажа, ці можа быць у гэтых месцы белая курапатка: так ён хутка пазнае ўлюблёныя месцы гэтай птахі.

Калі выгадак яшчэ не перамяшчаўся, ён нязменна ўзълятае разам увесы. Калі ён быў у разбродзе і не пасльпей зъбегчыся, то ўзълятае часткамі або пачкамі. Таму ніколі ня трэба съплюща падбіраць забітых з першых стрэлаў, а трэба хутчэй набіць стрэльбу. Два нават тры дульбаты з месца — выпадкі на паляваныні за белай курапаткай ня выключныя, вядома, у добра, вытрыманага паляўнічага пры дастатковая ласкавым сабаку.

Выгадак рэдка ляціць зусім проста. Наадварот, часта, праляцеўшы мэтраў 120—170, паслья першых стрэлаў, ён робіць як-бы дугу і, праляцеўшы яшчэ некалькі, садзіцца. Белая курапатка паслья пасадкі съледа не дае і вытрымівае стойку сабакі не адлегласці 1—2 кроکаў.

У летні дзені моцны запах птахі зъмешваецца яшчэ ў больш моцным пахам багульніка, ды і складкі купін садзейнічаюць скраду курапаткі, асабліва ў бязьветраны дзені, калі сонца пачынае моцна пячаць і паветра не зашаласціць. Сабака ў такім выпадку павінна мець асабліва востры нюх. Да месца пасадкі птахі тады трэба падыходзіць памалу (асабліва, калі страчана дакладна пасадка). Успакоўшы сабаку, каб ён шукаў павольна, трэба заходзіць з таго боку, куды была цяга ветру з раніцы або паслья поўдня. Пошук сабакі павінен быць супроты ветра — гэта агульнае правіла.

Страляньне па белай курапатцы — нялёгкае. Страляць прыходзіцца пераважна



на ўскідку: у густым сасьняку выцэльваць ня прыходзіцца.

— Чаму ня страляеш?— запытаўся я адзін раз свайго кампаньёна, калі ён прапусьціў птаху, якая вырвалася з-пад ног.

Ён зрабіў усъмешку і адказаў:

— У прысядку страляць ня ўмею.

Быў ён з паляўнічых хоць і пачынаючых, але страліў ужо добра. Па белай курапатцы паляўнічаў у першы раз.

Густы нізкарослы сасьняк пры ўзылёце птахі ў тую-ж сэкунду закрывае сваімі верхавінамі птах. Істынктыўна ловіш мішэні на фоне неба, даеш стрэл. Калі прысядзеши, сам не зауважыш, як гэта ўсё хутка ўтвараецца. Вось гэтым і цікава паляванье за белай курапаткай. Тут паляўнічы забывае фізычную стомленасць і аддаецца ўвесь прыемнаму занятку.

— Калі смачней за ўсё дзіцына?— запыталіся адзін раз у паляўнічага.

— Калі страляеш яе,—адказаў паляўнічы.



Шрот

Шрот мяніеца ў залежнасці ад узросту птахі. Спачатку летняга палявання, прыблізна да паловы верасень—№ 8, з верасенья да зімы №№ 6, 5, узімку № 4.

Паляванье

Паляванье за белай курапаткай у Беларусі дазваляецца з 1-га жніўня па 15 лютага. У Паўночнай частцы СССР з 1-га жніўня па 15 сакавіка, а ў раёнах, дзе паляванье звязулецца крыніцай існаванья для паляўнічага, курапатку дазваляецца страляць і вясной. Паляванье з выжлам у нас працягваецца на больш 2-х месяцаў, г. зн. жнівень і верасень. У кастрычніку, і то толькі ў першых лічбах, паляванье магчыма там, дзе птаха зусім не напалоханая, або па запаздальных выгадках. Час палявання: з 4-х да 10—11 гадзін раніцы (ранняшняя раса) і з 4-х пасля поўдня да заходу сонца (вячэрняя раса). Час канца палявання па ранняшнай расе і пачатак па вячэрній расе залежыць між іншым ад стану на двор'я і таму ня можа быць агульным правілам.

Хто радзіўся там, дзе шмат махавых балот, той прывык да іх, палюбіў іх широкі простор з нізкім сасьняком, з ягаднікамі і цяністымі высцамі. Белая курапатка для яго—птаха першарадная. І сапраўды, якая захапляючая душу панарама, калі вони выжла, толькі што ляцеўшы ва весь кар'ер, раптоўна замёр ў той постасці, у якой захапіў яго востры нюх прысутнасці птахі. Або, зрабіўшы пацяжку, ён павядзе вас то праста, то робячы колы чуды ня з ветру. Гэта значыць у перадзе бяжыць увесь выгадак; мясцамі нават бачыце крыжыкі на мягкім сырым мху.

Няма цярпення. Нэрвовыя ўскідкі стрэльбай ад кожнай маленкай птушачкі, толькі што ўзъляцеўшай. Сабака замёр. Вы адсталі ад яго, не падашлі яшчэ да яго і здалёку-ж чуецце харектэрны басісты, з рэдкімі інтэрваламі, гук: „каук, каук“. Гэта, выцягнуўшы шию ва ўвесь рост, самец сваім голасам папярэджвае моладзь, што трэба хавацца.

Як не ўглядзеся, ня бачыце. Камандуецце. Уперад!.. Сабака падняў пярднюю лапу, але стаіць. Яшчэ раз паўтараеце каманду са стрэльбай напагатове

і раптам... да 15 птах, а то і ўсёлых 20 узъяляюць разам, а самец затрашчыць: „тэр... та, та, та, та, та...“

Толькі добры паляүнічы робіць дубальт, навічок застаецца бяз стрэлу, у лепшым выпадку—паліць у белы сьвет, як у капейку. Смагна сочыце за палётам вывадка. Бачыце, як увесь ён зрабіў траекторыю (белая курапатка звычайна з-пад выжлы ляціць падобна артылерыйскаму снараду: паступова ўверх, чудзь вышэй сасьняку, потым уніз) плянуючы і рассыпаючыся па сасьняку, адляцеўшы мэтраў 100—150.

Аднаго вывадка хопіць на увесь дзень паляванья.

Здабываюць белую курапатку з стрэльбай і пры ярка гарашчых кастрах унаучы, і на вузёрку ўвесені, і ўзімку па съледу. Усе гэтыя спосабы—прыёмы прамыславіка, таму я і адношу іх не да паляванья, а да здабычи. А так я я маю на мэце пазнаёміць паляүнічага з паляваннем са стрэльбай, дык апісваць спосабы гэтыя, зразумела, я ия стану, будучы ўпэўнен, што паляүнічаму з выжлам і са стрэльбай, спосабы гэтыя будуть няцікавы.

Асаблівасць белай курапаткі нашай і сібірской

Белая курапатка—птаха наземная ў нас. І калі сказаць паляүнічаму нашаму, што белая курапатка садзіцца на дрэва, ён будзе адзінакава зьдзіўлен, калі-б сказаці яму, што дупель таксама садзіцца на дрэва і гняздуюцца на ім. Між іншым пасадка на дрэва для сібірской курапаткі—з'явішча натуральнага харектару і вось што піша аб белай сібірской курапатцы В. Е. Ушакоў у часопісі „Охота“ за 1904 год.

„У нас, вясной, у мясцовасцях, багатых курапаткамі, можна бачыць ва ўсіх баках, але на даволі вялікай адлегласці адна ад аднай на дрэвах белая плямы, гэта—“курапачы“. Улетку, у часы выхаду маладых і да восені, гэта значыць да таго часу, калі курапаткі пачнуць лініць, сапраўды іх ня ўбачыш сядзячымі на дрэвах; за тое ўвесень нярэдка бачыш на талавым кусту ўсюю стаю. Як на асаблівасць пакажу, што вясной курапаткі, выключна самцы, садзяцца на кожнае дрэва, без разбору: бяроузу, асіну, тал і г. д. Увесень-жа і ўзімку—толькі на тал ранешніх парод, почкамі якіх яны кормяцца. Нават і на начлег ўзімку курапаткі садзяцца падобна цецярукам, г. зн. падаюць у сънег з дрэва, што мне ня раз прыходзілася бачыць. Дзесяткі трывабо больш курапатак забіта мною ўзімку з пад’езда на дрэвах, асабліва вечарам пры закаце сонца.

На колькі я заўважыў, наша белая курапатка зусім не аддае перавагі мохавым балотам, а плодзіцца паўсямесна, пры чым любімым месцапрабываннем служыць большай часткай сенажаці, якія ляжаць па цячэнню рэк і па расьлі талавымі кустамі. Наогул-жа белую курапатку можна сустрэць усюды, дзе толькі плодзіцца цецярукі.

У нас-жа, у Эўропейскай частцы СССР, наадварот: цецярукоў можна сустрэць,—дзе плодзіцца белая курапатка, а ня белую курапатку, дзе плодзіцца цецярукі, бо нашаму цецяруку падабаюцца сенажатныя месцы, хаця ён няўхільна бывае і на махавых балотах з густым сасьняком, на ягадных мясцох брусыніц і гонобоболя.

Ф. А. Лялін.

Бадзячы сабака і кот—першыя шкоднікі паляў- нічай гаспадаркі



Паляўнічыя стрэльбы

і іх клеймы

Вялікая зацікаўленасць шырокіх паляўнічых мас да пазнання розных клеймаў і надпісаў, якія быўваюць на стрэльбах замежных фірм, прымусіла мноне дасць сэрвю артыкулаў на тэму „паляўнічыя стрэльбы іх клеймы і надпісы”.

З прычыны таго, што ў надрукаваных ужо артыкулах у „Охот. газете” аб стрэльбах Англіі, Бельгіі і Германіі гаварылася ў гэтых артыкулах мы спыняемся толькі на стрэльбах Францыі, Аўстрыі, Чеха-Славакіі, Амерыкі і дарэвалюцыйнай Paclі.

У Францыі цэнтрам аружэйнай вытворчасці зьяўляецца Сент-Этьен, аднак, даволі вялікая колькасць аружэйных фабрык ёсьць у Парыжы і таму абеды гэтыя гарады маюць станцыі для выпрабавання стрэльбаў, а значыць і свае клеймы.

Пробы у Францыі ўчыняюцца трох разы. Пасля першай пробы рулевых трубах начорна, выпрабавальная станцыя Сент-Этьен—ставіць клеймо, паказваючае карону (мал. 1), а парыская—у выглядзе монограмы, як на мал. 2. Пасля спробы ўжо спараваных рулей ставіцца клеймы; у С.-Этьене—дзве скрыжаваныя пальмавыя веткі з трымя крыжыкамі і каронай між імі (гарб г. Сент-Этьена) з надпісам St Etienne—С.-Этьен, як на малюнку 3 (спробы ўчыняюцца пры даўленні ў 1000 кг. на кв. см. рульной паверхні), а ў Парыже—як на мал. 4, у Парыже—клеймо ў форме монограмы з літар E і P (Ergueve Paris—спроба Парыж), як на мал. 4.

Пры паўторнай спробе спараваных рулей усіленым набоем у С.-Этьене клеймо скрыжаваным веткамі паўтараюцца (мал. 5), прычым паўтарэнне ветак паказвае на тое, што стрэльба ўчынена ўжо пры павышаным да 1150 кіл. даўленні; удзіўляецца першапачатковое для спараваных рулей клеймо (мал. 4) і на Парыскай спрабавальнай станцыі.

Пры трэцій, усіленай спробе спараваных, але неабробленых рулей (при даўленні ў 1300 кг. на кв. см.) у С.-Этьене клеймо з веткамі утвараеца (мал. 6).


Пры спробе аружжа ў складзеным выглядзе ў С.-Этьене ставіцца клеймо французская літара F з каронкай над ёю (мал. 7), а ў Парыже—клеймо як на мал. 8. При ўсіленай спробе складзенага аружжа (да 800 атм.) у С.-Этьене ставіцца французская літара C з каронкай (мал. 9), а ў Парыже—клеймо, паказвае на мал. 7, паўтараецца два разы.


На стрэльбах французскага, але не С.-Этьенавскага вырабу, якія выпрабаваны ў С.-Этьене, ставіцца клеймо, як на малюнку 9, а пры спробе стрэльбаў замежнага вырабу—клеймо, як на мал. 10.

При спробе стрэльбаў бяздымнымі порахам (порох „T”), пры даўленні каля 850 атм., ставіцца клеймо з літар P і T („Poudre T”), пад кармай (мал. 11), а пры ўсіленай спробе (каля 1100 атмосфераў)—як на мал. 12 (в двумя каронкамі).

Пасля спробы стрэльбы ў зусім скончаным, годным ужо для продажы выглядзе, ставіцца клеймо, паказвае на мал. 13.

Апроч чиста выпрабавальных клеймаў па рулях ёсьць, вядома, клеймы, якія паказваюць карабль стрэльбы, даўжыню патроннікаў, размеж чокавага звужэння ў міліметрах і інш. Потым ідуць звычайна клеймы рулевых фабрыкантаў—на стрэльбах з рулімі вядомых парыскіх рульшчыкаў Леопольда і Яўгена Бернардаў, напрыклад, ёсьць цэлы жэрарг клейм, як паказваюць малюнкі 14 (Леопольд Бернард) і 15 (Яўгені Бернард). Апроч назваў марак рульнага матар'ялу часта ёсьць паказваны на спосаб злучэння рулі, (напрыклад, demi bloc—дэмі блёк, г. зн. рулевыя трубкі выпрабаваны з аднаго кавалка сталі разам з палавінай кручка і integrale bloc (мал. 16)—кожная рулевая трубка складае адно цэльннае з паловай плянкі і з паловай надрульных кручкоў—як гэта мае месца ў Верней—Карона, topo-bloc—моно блок, г. зн. рулі поўнасцю, разам з кручкамі і плянкай прасцівированы з аднаго кавалка сталі: як гэта мае месца ў стрэльбах братоў Бертон—Berton Freres, потым ідуць назывы верхніх замацаванняў (звычайна на





галоўках затворных ключоў гэтыя назвы паўтараюцца, назва ружэйнага Фабрыканта, які выпускаў стрэльбу (азычайна на плянцы і/і на верхній частцы, а то і па баках руляй) і г. д.

З тae прычыны, што кожны з ружэйных фабрыкантаў мае звычайна цэлы шэраг такіх сваіх клеймаў, мы прыводзім іх амаль поўнасцю ніжэй, пры разгляданні стрэльбаў асобных майстроў Францыі.



Адной з старэйшых (фірма існуе з 1716 г.) і зядомейшых французскіх аружэйнікаў зьяўлеца Форе-Ле-Паж (Fore Le Pase, Pris), усякіх гатункаў стрэльбаў якіх і зараз знаходзіцца шмат у СССР. Некаторыя з іх (садачныя часціцы за ўсе экземпляры) апрач палпісу на плянцы Fore-le-Pas—Форе-Ле-Паж, мае на верхній паверхнасці руляй яшчэ надпіс „Armurier du Fir aux Pileons du Bois de Boulojne, r. эн. аружэйнік старадла для стрэльбы па голубах у Булоні, і адрес—8, Rue Richleere, 8, Paris—„ул. Рышалье, 8, Парыж”.

Амаль роўнас з Форе-Ле-Пажам спрод аружэйнікаў Францыі месца, а па думцы некаторых нават вышэй яго, займае фірма Пірле, якая карыстаецца шырокай відомасцю па толькі ў сябе ў Францыі і ў нас у Саюзе,—E. Pirlet Armurier B-le Paris прымінік вядомай фірмы Пірле-Бадэн у Па-рыжы Pirlet Baden, Paris).

Стрэльбы Пірле ў дарэвлюцыйны час меўся ў нас у шмат якіх магазінах, прычым баскуроўкі вельмі добраі работы былі цаной ад 200 руб. і вышэй. Рудаі ў іх звычайна з сталі Сіменса (Simens Marten).

За пералічанымі вышэй аружэйнымі фірмамі ідзе, па зайнамаму ёю становішчу ва Францыі, фірма Верней—Каррон у Сент-Этьене (Manufacture d'Armes Verney—Cartron, l'ain't-Etienne). Стрэльбы гэтага масьцера-аружэйніка рознічыцца дакладнасцю работы і асобнымі моцнымі затворамі з ключамі „Геліс-Грып” Nells Frpr—вядомы пад маркай „Гелікоблок” (Nelico bloc). Намунасць гэтага спэцыяльнага верхняга замадавання фірма адзначае і на рулях пры дапамозе спэцыяльнага кляйма, паказанага на малюнку 17 і надпісі на галоўцы затворнага ключа (мал. 18 і 19). На падушцы руляй ёсьць фабрычная марка, як на мал. 20 або ў форме монограммы з літар F, V і C (Fabricul-Verney Cartron), паказанай на мал. 21.

Рудаі для сваіх стрэльбаў Верней-Карон робіць з сваім сталі, прычым для больш высокіх гатункаў з так званай сталі „алмазнай” (Acier Diamant), кляймо якой паказана на малюнку 22, для стрэльбаў сярэдняга гатунку—з сталі Acier Conprime.

Пры злучэнні руляй, як паказана вышэй па спосабу „інтэр格外克” рудаі маюць, апрач кляйма, на малюнку 17, прыведзеным раней яшчэ 1 марку „Веркар” (Vercar) у анате, мал. 23.

Надпіс фірмы „Верней Карон” (Verney Carron) ёсьць звычайна на замочных дошках або на калоды (пры систэмэ Энсон Даілі).

Треба заўважыць, што ўсе стрэльбы гэтас фірмы маюць кляймо аб спробе бядымнымі порахам „T”, літары R і T пад каронай—Pudre T. Стрэльбы Верней-Кароні, якія глядзячы на іх высокія якасці, не меў шырокага распаўсюджання ў дарэвалюцыйнай Расіі, аднак, паскоўкі гэтага стрэльбы ўсётакі яшчэ вядома пападаюцца, мы падымлі і зараз неабходимым помнесьці іх найбодыча часта сустракаючыся фірмінага кляйма.

Некалькі часціц сустракаюцца ў нас стрэльбы старэйшага славутага перыскага аружэйніка Гасцін-Ренет (Castine-Renette), які праславіўся, галоўным чынам сваім нерозным аружжам—іго штуцдарами, якія мне прыходзіліся бачыць: асабліва шомпальныя стрэльбы, былі выключнай работы, шведурам аружэйнай вытворчасці. Апрач прыведзенага вышэй фірменага надпісу стрэльбы Гасцін-Ренета маюць на падушках руляй фірменнае кляймо—марку літар С і R з каронай над ім, зъмен-

Аўстрыйскія, венгерскія і чеха-славацкія ружэйныя клеймы.

Сарыя 1. Ставіцца пасля першай пробы рулявых трубак.

Ферлах Прага Вейперт Вена Будапешт.



Сарыя 2. Ставіцца пасля паўторнай пробы ўже спараных руляй

Ферлах Прага Вейперт Вена Будапешт.



Сарыя 3. Ставіцца пасля 3-й. канчатковай пробы ўже сабранай палтунічай зброй і пасля другой пробы зброй аднарульнай.

Ферлах Прага Вейперт Вена Будапешт.



Сарыя 4. Ставіцца пасля спробы стрэльбы, зуеім гатовай, бядымнымі порахам.

Ферлах Прага Вейперт Вена Будапешт.



Сарыя 5. Запасныя кляймы.

Ферлах, Прага, Вейперт, Вена Будапешт.



шчаную ў авальнай рамцы. На стрэльбах раннія вырабу кляймо каронкі як мае, мал. 24.

Наібольш распаўсюджанымі ў Расіі французскімі стрэльбамі былі баскуроўкі „Ідеал” (Ideal) Сен-Этьенскай мануфактуры (Manufacture Francaise d'armes et cycles, Saint-Etienne) з арыгінальнымі затворамі, якія кіруецца рычагом з ваду спускавай скобкі (гэтым-же рычагом узвядзяцца і сірэльныя балывы спружыны), аручным, разумна і проста зробленым цаўём—іго на треба адымашь для разборкі стрэльбы,—вельмі арыгінальны напрыгожай на від, але вельмі прыкладзітай і аручкай дожай, задаволенай аўтаматычным пагонам (пагон, будучы

адсьёгнут ад рульнай антабкі, падобна стужцы рулеткі, зьбіраецца сілай асобнай пружыны ў выбранас для гэтай мэтэ ў прыкладзе з затылка гняздо). Стрэльбы „Ідеал”, які глядзячы на сваю таннасць—у нас у Расіі пачыналіся ад 80 рублёў,—рэзвіліся найлепшым босем і моцнасцю нават у самых таных гатунках. Гатункі-ж іх разлічаюцца вельмі лёгка, бо ўсе стрэльбы маркіраваны—на іншай частцы кручкоў (кручкі скразныя) ёсьць клеймы №№, якія пачынаюцца 0, прычым з нумара 2 лічбы ставяцца з французскім літарай R, а ў найвышыйших гатунках літарай E: № 0 з надпісам „Ідеал Экстра” (80 руб.), № 1 „Ідеал Экстра” (95 руб.), № 2 „Ідеал Экстра” (105 руб.), № 2R (125 руб.), № 3R (150 руб.), № 4R (175 руб.), № 6R (205 руб.) і г. д. і найбольш высокі гатунак—№ 7R з надпісам „Ідеал-Ресфестіон „Ідеал-удасканены”, з замкамі тыпу Голанда, эжектарамі дэзлірованай калодкі і глыбокай маастацкай гравіроўкай ацэнівалася ўсюго ў 480 руб., а ў апошні час, на колькі помніца, нават, значна ніжэй. Усе стрэльбы Сен-Эльзенскай мануфактуры маюць рулі з спэциальнаю сталі „Геркулес” (Hercules), гатункі якой вызначаюцца колькасцю клейм у форме маленькага вянчака—чым больш такіх вянчакаў адціснута на падушках руляй, тым вышын сорт сталі.

Найвышэйшы гатунак сталі, напрыклад, мае кляймо з 5 вянчакаў.

Маркіроўка гатункаў стрэльбаў „Ідеал” першапачаткова вілася, як паказана вышэй, пры дапамозе лічбай, а потым па меры падвышэння гатунку—у злучэнні з літарай R, у далейшым—ж ў найбольш высокіх гатунках дабаўлялася яшчэ літара E, напрыклад 6RE. Такая маркіроўка практыковалася ў дэрэвальшыні час, да якога фактычна адносіцца пакуль усе стрэльбы, якія ёсьць зараз у нашым саюзе Сен-Эльзенскай мануфактуры, пазнейшыя прэйс-куранты паказваюць, што на працягу многіх гадоў маркіроўку дапасоўвалі з цалым радам зъмен—замест літары R уведасна літара S для без эжектарных мадэлій (напр. № 3S—на 1150 франкаў, № 4S—на 1300 фран., № 5S—на 1550 фран.). № 6S—на 1850 фр. (літара E для мадэлій з эжектарам № 7E—на 2300 фр., № 8E—на 2800 фр.; у высокім гатунку гэтай мадэлі літара E нават падвойваецца, напрыклад, № 9EE—на 3500 ф.). У самых высокіх гатунках (на 6000 фр.) уводзіцца яшчэ літары, С, F, P і A (напр. № 12E/CF, № 14E/PF, № 15/ECA, № 16/EPA). Так званыя „вучаніцы” („Ideal Canardier”) 10 калібра маркіруюцца пры дапамозе літары C і лічб з 17 па 19 уключна.

Апроч стрэльбаў мадэлі „Ідеал” Сен-Эльзенскай мануфактура выпускае яшчэ стрэльбы звычайнага тыпу, з верхнім ключом пад маркай „Робюст” (Robust), якія маркіруюцца ў без эжектарных мадэлях (цаной ад 450 да 675 фран.) толькі пры дапамозе №—з 20 па 28, з дабаўленнем літары A пры наяўнасці аўтаматычнага пагону.

Стрэльбы мадэлі „Робюст”, якія маюць эжектар, маркіруюцца з літары E (№ 26E на 750 фр., № 28E—850 фр., № 30E—950 фр., № 32E—1100 фр.), да якіх таксама дабаўляецца літара A, калі ёсьць аўтаматычны пагон (напр. 28 EA).

Сталь „Геркулес” (Hercules) і то ўсюго ў адзін венчык мае толькі самая высокая мадэль „Робюст” у 1100 фр., апошнія-ж мадэлі—сталі „Экстра, бронзірованая” (Extra bronze), г. з. тай-ж сталі, якія

ставіцца на самы танны гатунак стрэльбаў „Ідеал” (№ 1). Пачынаючы з другога нумару на „Ідеалы”, ставяцца рулі з сталі „Геркулес” (Hercules) з маркамі ад 1 да 5 вянчакаў.

Апрача пералічаных вышэй фірм у Францыі, зразумела, ёсьць яшчэ шэраг аружэйнікаў з высокас клясы, з якіх уперад за ўсё трэба адзначыць фірму Р. Дарна, вядомую сваімі стрэльбамі з нярухомымі рулямі і аддзяляючымі на рэйкавым хаду затворам. Стрэльбы гэтая маюць на сваіх плянках наступную, звычайнай, надпіс: Manufacture d'Arms de Chasse à canons fixes R. Darne, Saint-Etienne. Стрэльбаў гэтых раней было звязвалася ў нас вельмі шмат, спачатку у саданікое, з лёгкай рукі пакойнага М. П. Сіліна, а потым і ў чыста паляўнічых колах. Усе дарнаўскія стрэльбы маюць, зразумела, апроч прыведзенага фірменнага надпісу ўсе ўласныя французскія стрэльбамі афіцыйныя выпрабавальныя клеймы, і апроч таго фірменныя клеймы Дарна Darne. Гэта быт таныя, парабаўчы (ад 125 руб.) блескуючы, бензінавыя служачыя доўгія годы, з найлепшым, стойкім босем.

Амаль такога-ж тыпу, як Дарн выпускалі стрэльбы фірма, таксама Сен-Эльзенская R. Шарлён (Manufacture d'Arms L. Charlin à Cie a Saint-Etienne) пад маркай „Сэлект” („Le Select”). Стрэльбы гэтай фірмы, аднак, не атрымалі ў нас чамусці таго шырокага распаўсюджанія, аднак, адзіночныя экземпляры стрэльбаў Шарлён сустракаюцца і зараз і таму мы лічым патрабным спыніцца на гэтай фірме.

У куды большай колькасцю маюцца ў нас стрэльбы таксама Сен-Эльзенской фірмы бр. Бертон (Berthon Frères, Paris), аб якіх ужо ўпаміналася вышэй, калі казавалася аб спосабах злучэння руляй—рулі ў стрэльбаў фірмы Бертон звычайні злучаны без паяння—яны загатоўлены з аднаго кавалка сталі, разам з планкай і кручкамі, па такім сістэме „Моноблок” (Monobloc), які надпіс ставіцца на рулях.

З тae прычын, што рулі гэтых стрэльбаў часцей за ўсё выпрабавлююцца з сталі Леопольда Бернарда, яны павінны ў гэтым выпадку мець на падушках клеймы і надпісы, прыведзеныя вышэй на мал. 14.

Вельмі рэдка, але ўсё-ж сустракаюцца ў нас стрэльбы аружэйнікаў Аўгуста Шэню (Auguste Chanu, Paris) з рулямі звычайнага з сталі Вітворта (Sir Joseph Whitworth Fluid Compressed Steel) і Гюю (Guot, Paris). Зразумела прыведзенымі тут імёнамі дэлека не вычэрпавацца пералік французскіх аружэйнікаў, але апошнія фірмы, зусім, можна скаваць, не знаёмы шырокаму колу савецкіх паляўнічых і калі стрэльбы гэтых фірм і сустракаюцца, то як выкалючыць.

Перахадзячы да клеймаў да венчай А ў строі, В інгрэ і Чэха-Славакіі, вірней Аўстра-Венгрэ (пасыль вайны гладкаствольная паляўнічая зброя нам з гэтых краін ні звязвалася), трэба адзначыць наяўнасць у краіне большай колькасці выпрабавальных станцый, зусім не адпавядаючай размежерам самой краіны—выпрабавальныя установы маюцца і ў Ферлахе, і ў Празе, і ў Вернейце (абодва апешнія гарады ўвайшалі зараз у склад Чэха-Славакіі), і ў Вене, і ў Буда-Пешце. Кожны з гэтых гарадоў меў, і зараз мае свае клеймы.

У прывадзенай нижэй табліцы гэтажа клеймы размешчаны па гарадох, сёрыямі для кожнага віда выпрабаванія. Пасыль першай іроніі не ёс-

¹⁾ Франк—каля 8 кап. па курсу.

ных ствольных трубак накладающа, як паказае сэрыя № 1 кляймы ў форме монограм в начальных літар назывы горада і слова „Ергенче“—выпрабаванье, напрыклад, для Ферлаха такое кляймо складаеща з літар Е і F і г. д., толькі Буда-Пешт мае сваё асобнае кляймо.

Пры паўторнай спробе ўжо спараваных руляй накладающа кляймы сэрмі другой. Пасля трэцій канчатковай спробы для двухрульных ужо складзеных гатовых для продажы стрэльбаў, ставяще кляймы сэрмі трэцій; гэтая кляймы ставяще иры паўторным выпрабаваньні стрэльбаў аднарульных.

Спраба бяздымным порахам адзначаеща асобнымі для кожнага горада кляймамі ў форме монограм з літары N (Nifro) і P (Pulver) і пачатковай літары назывы горада, напрыклад, першае слова кляймо чацвертый сэрмі вызначае, што стрэльба выпрабавана бяздымнымі порахам у Ферлехе і г. д.

Кляймы сэрмі пятай—асноўныя, запасныя кляймы.

Апроч чыста выпрабавальных кляймаў ставяще, зразумела, кляймы, якія паказваюць калібр руляй і даўжыню петронынка ў міліметрах, фабрычныя кляймы, маркі і інш. Наўгасць чокавага звужэнья азначаеща надпісам на адпаведнай руле „Nicht fur Kugel“—„не для куль“, падобна тому, як гэта рабілася на Бірмінгамскіх стрэльбах выпуску да 1904 году (Not for ball).

З стара аўстрыйскіх стрэльбаў у дарэвалюцыйнай Расіі мелі вялізарнае расплюсджванье стрэльбы відомага праскага аружайніка Лебяды (пазней вытворчасць гэтага перайшла чэшскаму майстру Новотніку). Гэтая стрэльбы, у большасці сваёй шомпальныя, пасля ўзначайной колькасці перароблены ў цэнтральныя, дажылі і да нашых дзён, сярод іх зразумела ёсьць і ламанкі выпуска самага Лебяды. Усе стрэльбы гэтага аружайніка маюць на плянцы надпіс: A. V. Lebeda, Prag, на рулях—же звычайна кляймы Леапольда Бернарда (гл. мал. 14 у апісаныні французскіх кляймаў), бо рулі стрэльбаў Лебяды амаль заўсёды былі бернардаўскага дамаска.

Стрэльбы яго прымініка—(Новотніго) І. Nowotny, Prag) таксама мелі шырокое ўжыванье сярод рускіх паляўнічых.

Усе новотніцкіе стрэльбы звычайна маюць на плянцы прыведзены вышэй надпіс „І. Новотны, Прага“, а на замках—адно прозвішча майстра, амаль заўсёды готычным шрыфтом. Рулі гэтых стрэльбаў раннія выпускі былі дамаскавыя, пазнейшыя—Сіменса, Крупа і нават Вітвортса. У залежнасці ад гатунку рулінага матар'ялу рулі маюць адпаведны надпіс і кляймы сваёй краіны. Расцянялася стрэльбы Новотнага ад 125—курковыя і ад 225 руб.—бляскурковыя.

У вялікай мадзе ў дарэвалюцыйнай Расіі былі таксама стрэльбы Густава Бітнера ў Венерце, звычайна вельмі лёгкія, прыгожыя, са скаванымі замочнымі дошкамі на столъкі маленькімі куркамі, што стрэльбы мелі выгляд бляскурковак. Усе амаль бітнераўскія стрэльбы, колькі я іх на бачыў, мелі рулі бернардаўскага дамаска і толькі раз ці два сустракаліся з рулямі відомага ангельскага рульшчыка Кільбі (Kilby Steel). У залежнасці ад ствольнага матар'ялу рулі мелі, апроч спробных урадавых кляйм і фірменнага надпісу, таксама кляймы і надпісы рульшчыкаў.

З венскіх ружайнікаў вялікай вядомасцю ў нас карыстаўся Шпрінгер (Springer Wien) і Ж. Гейніг (Joseph Geinige Wien Neubau Neustift gasse, 88).

Стрэльбы апошняга месеці асабліва вялікае ўжыванье ў былых прывісліянскіх губерніях. Як той, так і другі асабліва славіліся сваімі—нарэзнымі стрэльбамі.

Рэдка, але ўсё-ж сустракающа ў нас і да гэтага часу найлепшыя трайнікі праскага майстра Рыдля (Reidl, Prag). За апошнія гады ў Аўстрыі ставяць шыроке вытворчасць стандартных таных бляскурковак аўтомабільны і аружайнікі завод Стэйер (Steier A. G.). Стрэльбы Стэйера, апроч фірменнага надпісу, маюць фабрычныя маркі і надпіси на рулях (Special Laufstahl)—спецыяльная рульная сталь.

Весь фактчына амаль увесь пералік маючагася ў нас да гэтага часу ўжываньня замежных паляўнічых стрэльбаў. Сюды не ўвайшлі толькі стрэльбы амэрыканскія—Вінчэстара (не аўтоматычны і аўтоматычны, дробныя магазынкі і розныя вінтоўкі, якія былі ў нас да вайны вельмі распашоўданы), Рэмінгтона (не аўтоматычны магазынкі, шратавікі), якія ўвозіліся ў вялікай колькасці—вядомыя аднарульныя стрэльбы Івер Джонсон, паслужыўшыя наставам для нашых іжускіх аднарулек (рэдка, але ўсё-ж сустракаюцца шратавікі відомага аружайніка Паркера (A. G. Parker Co, Ltd) і танныя двухрульныя стрэльбы Ственса (J. Stevens Arms Company).

Усе амэрыканскія стрэльбы ня маюць агульных кляймаў і для савецкага паляўнічага могуць быць незразумелы толькі фірменныя надпісі, але стрэльбы Вінчэстара, Рэмінгтона і Івер Джонсон на столъкі харэктарны і вядомы, што мы лічым паказаныне гэтых надпісаў не патрэбным.

У дарэвалюцыйнай Расіі ня было, ды і зараз німа выпрабавальнай урадавай станцыі ў прадудзівым сэнсе гэтага слова і стрэльбы саматужнай вытворчасці, іх было найбольш (зараз таксама вырабляюцца вялікай колькасці рознымі карапэрацийнімі аўднаніямі), паступала ў продажу без належнага выпрабаванья, ба апошнімі, вярней простай спробы, падпадала толькі прадукцыя былога імпэраторскага тульскага аружайнага завodu, на яго заводакай прымітыўнай станцыі. Тульскі завод меў сваё кляймо, паказваючы два на крых ляжачыя малаткі. Апроч гэтага кляйма, якое сведчыла аб зробленай спробе, на тульскіх стрэльбах ёсьць заводэное кляймо з літар „ИТОЗ“ у аваде—імпэраторскі тульскі аружайнікі завод. Кляймо гэтай-же формы ставіцца заводам і зараз, толькі бяз літары „И“—„ТОЗ“, гэта значыцца тульскі аружайнікі завод.

Траба адзначыць, што і ў аружайнай вытворчасці, як і ва ўсякай іншай фальсіфікацыя мела і мае месца—у продажу сустракающа стрэльбы з падроўленымі кляймамі.

Але, аднак, ня добра падробленыя кляймы—пры ўважлівым аглядзе можна даволі лёгка пазнаць ад сапраўдных, бо апошнія заўсёды значна выразней падроблены і апроч таго папірэдняя „падрыхтоўка“—льнішчэнне старога кляйма, заўсёды пакідае свае сляды на рулях. Часцей за ўсё падробны падлягаюць бельгійскія рулі—узамене бельгійскіх кляймаў звычайна ставяще аংгельскія, ад чаго значна павышаецца каштоўнасць стрэльбы.

Падлог, апроч устанаўлення слядоў старых кляймаў, у апошнім выпадку можна знайсці спосабам праверкі спаянья руляй—ангельскія рулі заўсёды спайваюцца воловам.

З прычыны пералічанай і растлумачзінай кляймаў розных краін, мы заўсёды спыняліся на асобных

найбольш буйных аружейниках, стрэльбы якіх ёсьць у нас у Саюве, прыводзячы іх фірменныя надпісы, клеймы і інш., — мы лічым патрэбным прывесці таксама паралік вядомых майстроў-штуцнікаў, бо заўтраны чытачу і падпісчыкав часопісу паляўнічага друку, аб тым дзе іншым майстры часта сустракаюцца.

Самым буйным аружейным майстрам, у лепшым выпадку гэтага слова, па праўдзе, лічыўся і лічыцца пакойны зараз Ф. Мацка, былы падмайсцер'я вядомага пецярбурскага аружейніка Гонно. Даўолі шмат і да гэтага часу яшчэ ёсьць стрэльбаў найлепшай работы І. А. Алёшкіна, Лардэрэ, бр. Лежен, часткай Б. Ф. Ружычкі. К. П. Маслова (апошнія два і зараз яшчэ працуюць у Ленінградзе): стрэльбы гэтых майстроў выпускаліся з іх фірменнымі надпісамі, з рулямі часыцей за ўсё Кільбы, Вітвортса, Рэжэ Сіменса і Эксельсію—Вітвен. Удалела яшчэ вельмі шмат стрэльбаў найлепшай работы вядомейшага польскага (варшаўскага) майстра—мастака Беккера (беккерувкі), Я. Хімека. Часта сустракаюцца таксама стрэльбы з фірменнымі надпісамі Р. Цыглер і Я. І. Сасноўскага (таксама варшаўскія аружейнікі). У Рызе сдаваўся сваімі, галоўнымі чынам, штуцерамі Барцельмей і троінікамі—Ніклас, у Адэсе—А. Б. Іенч. Усе гэтыя майстры, паўтараю, выпускалі паляўнічыя стрэльбы з сваімі фірменнымі надпісамі. — Апрочтакіх сапраўды майстроў, вырабляўших стрэльбы амаль цалкам,—работалі зборшчыкі ў майстэрнях, якія належылі іх аружейным магазынам, выпускаючы стрэльбы таксама пад сваімі фірмамі; такія былі І. І. Шэнбронэр—у Москве, Онезорге—у Саратаве, Пруж—у Растове.

Рад уласнікаў аружайных магазынаў, напрыклад Н. П. Сілін у Москве, Лардэрэ—у Пецярбургі інш. заказвалі замяжай стрэльбы са сваёй фірмой і пускалі іх у такім выглядзе ў продаж. У большасці выпадкаў гэтыя стрэльбы былі работы вельмі добрых майстроў, так, напрыклад, стрэльбы, якія былі з фірмай Н. П. Сіліна (надпіс, па французскі N Cilin artillerer a Moscou) былі работы вядомага ў нас бельгійца Стасарта, вучня француза Пірле.


Вельмі шмат паляўнічых стрэльбаў выпускаліся тульскімі аружейнікамі, сярод якіх першое месца па мастацтву займаў Н. І. Гальчакоў, які працаўвалі на тульскім заводзе: шомпальная стрэльбы яго работы, якія мне прыходзяліся с устракаць, зроблены артыстычна.

Грубыя, цяжкія, але з добрым боем стрэльбы выпускаў тульскі майстру Аверыну, гучна іменаваўшы сябе фабрыкантом, 1 рад іншых аружейнікаў

Усе рускія стрэльбы, калі яны былі з рулямі замежнага паходжаньня, мелі апроч фірменнага надпісу, клеймы і надпісы рульчыкаві і выпрабавальнаяные клеймы адпаведнай краіны.

Зразумела, гэты артыкул не пратэндуе на вычарпальную паўнату—у ім, бязумоўна, прашучаны шэраг фірм, стрэльбы якіх мелі і, магчыма, зарав яшчэ маюць ужываньне сярод рускіх паляўнічых, прашучана шмат малюнкаў фірменных знакаў і клейм—апошнія давяжуючы адсутнасці цяпер пад рукой арыгіналаў для клішэрэваньня.

Ул. Саціскі.



Выгляд аднаго з найлепш аbstalяваных германскіх гадавальняў серабрыста-чорных лісіц. Клеткі зроблены з металічных труб, абцягнутых драцянай сеткай. Хаткі будкі, меюць унутранае ацилансаванне для „гнязда” і ўваходную драцяную трубу. Лік будак „адпавядзе” ліку серабрыста-чорных лісіц.

Зъверагадоўля

Е н о т

Енот — маленькі вясёленыкі зывярок. Добра ён закутан у цёплую, густую і доўгашэрстную шубку, весела лазіць ён на драчную сетку сваёй клеткі або на дрэва; туляе, чапляеца прыгожымі лапкамі і трэмі дадзеных яму смачных кусочкі.

Развядзенне енота вельмі простае. Аднаго самца і дзве-тры самкі зъмяшчаюць разам у клетку, дзе ёсьць дрэвы для лазанья; даюць ім цёплую скрынку з падвойнымі съценамі, ставяць кармушку і пайлку, якія напаўляюцца з надворку; апрач таго, ставяць у клетку ніzkую скрынку, напоўненую торфам, які служыць ім нужнікам. Пры гэтай умове еноты утрымліваюць вельмі чыста свою клетку і скрынку. Яны так лёгка становяцца ручнымі, што іх можна браць у пакой для гуляньня з дзецьмі.

Енот — жывёла ўсейдная. Іх трэба карміць добра, як кормяць заводскага сабаку. Яны ядуць з ахвотай арэхі, кораньплоды і г. д. Зімой яны праводзяць час у няпоўнай зімий съпячцы, днём сядаяць у цёплай скрынцы і выходзяць толькі ўвечары. У гэтых час дастаткова карміць адзін раз у дзень, увечары.

У пачатку красавіка вымаюць самца

з клеткі. Па меры таго, як цяжарнасць самак падыходзіць к канцу, ім даюць кожнай асобную клетку і асобную скрынку. У пачатку мая зъяўляюцца на съвет дзеци, ад 4 да 8 штук.

Матка з дзецимі пакідаеца ў поўным спакой, бо ў гэтых час яна вельмі часта бывае злоснай.

Праз 7—8 тыдняў маленьких адлучаюць ад маткі і зъмяшчаюць кожны прыплод у асобную клетку. Калі маткі аслабаюцца ад сваіх матчыных клапот, іх зноў зъмяшчаюць у іх ранейшую клетку разам з іх „бацькам“ (самцом).

Чым больш зъверавод можа даць месца енотам, тым здаравей яны будуть: лепіш за ўсё разводзяць іх на адкрытым паветры.

Мех звычайнага енота — цёмна-шэрага колеру з карычневым водценьнем. Рыначны кошт скуркі каля 200 марак. Амэрыканцам удалось вырашчваць чорных і белых енотаў. Такія еноты ацэнваюцца ў 555 даляраў, прыблізна. Рацца злучаецца 2—3 шэрых самак з адным чыроным самцом і такім чынам можна вырасціць енотаў чорнага колеру. Падобныя еноты будуць вельмі рэнтабельны.

В. Я. Г.



Енот у клетцы.

Амэрыканскайя норка і яе развядзенне ў няволі

На працягу больш чым 20 год шмат хто цікавіліся развядзеннем норкі. Зараз гэта спраўа ўжо не знаходзіцца ў стадні вопыту, бо норкі наспяхэва разводзяцца ў няволі і меx их атрымліваецца добрае якасцю і за апошні 10 год скуркі норак прадаваліся па вельмі высокім ценам. Даёкіх



Енот і яго даглядаты.

норак вельмі ціажка здабываць, і яны паддаюцца на лёгка развядзенню ў няволі. Маладыя норкі, народжаны ў няволі, куды лепш падыхаюць для племяннога запасу, але звераводы часта на хочуць плаціць высокія цэнны за іх, вырашчаных у нарчатніках.

Норак на ціажка разводзяць, калі захоўваць усе неабходныя ўмовы. Пачынаючы з'веравод павінен уяць для свайго нарчатніка норкі ад добрага зверавода і дакладна выконваць яго саветы, пакуль яго ўласны гадавальнік не будзе наладжаны.

Апісанне норкі і яе прывычкі

Амэрыканскайя норка (*Putorius Vison*) вельмі вядома і з'яўляецца адным з самых каштоўных жывёл з сямейства ласак. Гэта жывёла з прадаўгаватым тулавам дасягае вагі ад поўкілограма да кілограма. На кароткіх ногах і з выгнутай сціней норка перасоўваецца памалу і даволі нязграбна; калі ёй трэба бегчы хутчэй, дык яна робіць шпаркі, лёгкія скакі, якія, відаць, яна можа рабіць дуўга бліз стомы. Норка адчувае сябе дома, як і ў лесе, ганяючыся за здабычай, так і палюючы за ёю з спрятнасцю выдры пад водой. Норка вельмі рухомая жывёла і знаходзіцца ў бадзёрым стане і ўдзень і ўчыні.

Свае норы норка будзе ўсюды, дзе толькі ёсьць надзеяная і падыхаючая ахова для яе. Нара яе можа зьмяшчацца, напрыклад, пад карнямі дрэў, у дупле ці падобным да гэтага месцы. Сваё гніздо норка робіць з травы або лістоў і макла-

дае пер'ямі, валасамі і іншымі мяккім матар'ядам. Звычайна адзін памёт норкі з 4—10 маленькіх голых дзяцей з'яўляецца на свет на працягу красавіка або мая. Норкі вельмі съемлыя, адважныя і адносіне другіх жывёл. Яны часта нападаюць і забіваюць для сябе ў харчы слабейшых, як напрыклад, вайду або андатру; норкі ядуць мышэй, пашукоў, бурундукі, птахі іх яйкі, як лясных, так і вадаплаваючых. Яны любіць рознастайныя харчы і з'яўляюцца ўдоўж берагоў розных вадаўлюцій гадзюк, жабак, саламандр, казюрок, раку, рыб розных відаў, за якімі яны гляняцца ў вадзе. Спрытнасць норак відаць з іх налётава на пташикі, у якіх яны часта ў адну ноч забіваюць шмат птах. Норка, галоўным чынам, жыве ў лесе, лясных далінах, або на берагах невялікіх рэк, пакрытых хмызняком. Гледзячы па колькасці корму, норкі аддаюць часам перавагу лясным мясцовасцям або мясцовасцям, часткай пакрытым лесам.

Высокія цэнны, атрымліваючыя за мякі норак, прымушаюць палляўнічых, якія займаюцца з капканамі, усілены зыншчадзь норак, пачынаючы ад берагоў Флёрэйды да берагоў павольніх бязучых патокаў у падвільных тундрах. З усіленым попытам на меx норак лік гэтых з'яўляюць павінен, вядома, зменышыцца. Зараз робіцца спробы будаваць нарчатнікі з мэтай атрымання меx ад норак, вырашчаных у няволі. Відаць, норкі ўпаўне падымодзяць для пасыпховага вырашчвання ў няволі. Пры развядзені ёсць галоўнае пытанне заключаючы ў каштоўнасці ўтримання яе, паразаўчана з ценою на яе меx па пушным рынку.



Клеткі з снотамі.

Выбар месца для нарчатніка

Калі яшчэ толькі пачыналі разводзіць норак, дык лічымі, што вада была неабходна для яе, каб яна магла плаваць. Некаторыя звераводы да гэтага часу яшчэ прытрымліваюцца гэтай думкі і імкнунца будаваць свае нарчатнікі як мага бліжэй да вады. Гэта зусім не выклікаецца неабходнасцю. Самым лепшым нарчатнікам зьяўляюцца адбуваваны ў адкрытым поле па суседству з прыградамі або на задніх дварох вясковых вучасткаў, і ў гэтых мясцовасцях для норак ніяма другой вады, апроч піцьцёвой. Натуральная ценъ неабходна норкам і дастаўляе ім вялікае задавальне.

Клеткі і хаткі-будкі

Пры пабудове першых нарчатнікаў выбіралі вельмі вялікае месца і абгражвалі яго плотам; унутры будавалі гнездавыя скрынкі, там-же і кармілі норак.

Наступная систэма нарчатнікаў складалася з таго, каб звычайна некалькі сямей норак у хатцы адарогай к вадапою.

Па меры таго, як сталі займацца большым разъядзеннем норак, рабіліся спробы з трэцяй систэмай: якая заключалася ў тым, каб кожная норка ўтрымлівалася ў асобнай клетцы.

Зараз апошняя систэма прынята выключна ўсім звераводамі при пабудове нарчатнікаў у вялікім маштабе. Ніякай вады, апроч піцьцёвой, норкам не патрабна.

Шмат тыпай клетак была прыдумана і кожны з іх мae свае недахопы і свае перавагі. Некалькі год таму назад клеткі вялікага памеру будаваліся на абодвух бакох крытага праходу ў выглядзе сенцяў у вузкім сары, з вонкамі па абодвух бакох. Зараз прынята ўпраўне здавальняючая систэма звичайна норак у невялікіх клеткі, а хаткі з гнездавой скрынкай утвараюць задні бок гэтых клетак.

Цяпер большасць звераводаў пачынаюць разъядзенне норак з невялікага ліку звяркоў, і будуюць клеткі па апошнім систэмам. Потым дабаўляюцца клеткі па меры таго, як павялічваецца лік норак. 6 футаў даўжыні, Клеткі 3 футы шырыні і 2 футы вы-



Кормідзь норку.

шыні, зробленыя з дроту з ячэйкамі ў адзін дыюм упраўне прыгодны для норак. Домік будуюцца ў 3 футы даўжыні, $\frac{1}{2}$ футы шырыні і 2 футы вышыні і, прымацаваныя к клетцы, утвараюць заднюю сцяну яе. Даірка ў 3 дыюмы ў квадраце або круглая—у 3 дыюмы ў дыяметры служыць порцы для праходу з домікаў у клетку. Невялікая гнездавая скрынка падыходзіць для норак.

Калі дапасоўвацца систэму з цэнтральнымі сенцамі ў крытай хатцы, дык хаткі-будкі знаходзяцца ў сярэдзіне хаткі па абодвух бакох праходу (сенцах), а клеткі—выгулы выступаюць на двор. Цэнтральная будова або сарай з сенцамі ў сярэдзіне можа быць 7 футаў вышыні, 6 футаў шырыні і дастатковай даўжыні, каб пабудаваць патрабуемы лік клетак. Апроч таго, траба будаваць так, каб быў яшчэ запас месца ў даўжыні на выпадак, калі патрабуецца павялічыць лік клетак. Хаткі-будкі, якія анаходзяцца ў сярэдзіне хаткі, павінны быць 3 футы даўжынёю, 2 футы шырынёю і $1\frac{1}{2}$ футы вышынёю. Крышка хаткі замацоўваецца на пругах, часткай зробленыя з дроту для вэнцыяці.

Знадворнай клеткай павінна мець у даўжыні 5 футаў, 4 футы шырыні і 2 футы вышыні. Клеткі робяцца адна ад адной на некалькі дыюмаў, каб звяркоў не маглі кусацца праз дрот. Праходы падобны да труб і зроблены мік клетак, каб мож-

на было разлучаць звяроў у выпадку патрабнасці або пераносіць іх з адной клеткі ў другую. Падлога клеткі можа быць зроблена з дрэва або з дроту, пакладзены проста па вямлю. У абодвух выпадках падлога пакрываецца зямлём, якую траба мянць мягчымі часціцамі. Падлога клеткі—выгула павінна быць з нахілам ад сарая для лепшага дрэнажу. Бакі—пярэдні бок і крыша выгуда павінны быць

Норка ў клетцы.



Малыя лісіцы перад сънеданнем.

зроблены з дроту з ячейкамі і ў 1 даюйм № 16. Верх клеткі задаволен крышай на петлях.

Разъядзеніе

Сезон спарання ў норак наступае звычайна ў сакавіку, але часам здаряеца ў апошній частцы лютага. Перыйд цечкі бывае адзін раз у год, але дакладна невядома, колікі часу працягваецца. Як правіла, самка прымае самца толькі ў гэтых час і, відаць мала розынцы, ці праходзіць гэта ў пачатку або ў канцы гэтага перыяду. Звычайна дастаткова аднаго прымесу, каб была ўпэўненасць у зачатку. Норкі полігамны¹⁾ і трэх самкі могуць служыць для аднаго самца, але для пачынаючага зверавода лішні трыманы звязаркоў папарна. Пасля таго, як ён набывае дастаткова ведаў і вони, ён можа дапасоўваць полігамнае спаранне. Перыйд цяжарнасці цягнецца прыблізна ад 45 да 50 дзён. Зьевравод павінен прыкладыці ўсё старажынне, каб вызначыць дату спарання, але з норкамі гэта не вусёды магчыма. Лік дзядзей у пам'яце бывае ад 2 да 10, але ў сярэднім ад узрослых бацькоў бывае 5. Разъядзеніе норак на рост, плоднасць мае такое-ж значэнне, і як разъядзеніе на колер, фарбоўку і якасць меха. Усё-ж такі пры выбары норак для спарання ўперад за ўсё трэба меды на ўвазе якасць меха, якую чакаюць ад будучых звязаркоў. Скура павінна быць пакрыта роўна па ўсіму тулаву добрым мехам. Мех павінен быць чымна-карочневага колеру і дастатково доўгім, бліскучым і шоўкавістым.

Несхходна вывучаць, на колыкі магчыма ўважліва, звычай норак, якія вызначаны для спарання. Звязаркоў прыблізна аднаго веку трэба зъмяшчаць папарна. Самца трэба зъмясьціць блізка да самак, з якімі мяркуецца яго спарваць так, каб яны маглі бачыць адзін аднаго праз драценную сетку і пазнаёміцца. Калі набліжаецца перыйд спарання, пары зъмяшчаюцца ў клетку разам; у гэтых час трэба за ўсі назіраць, каб дакладна вызначыць, ці могуць яны жыць мірна разам: рашэнне гэтага пытання можа ў некаторых выпадках вызначыцца ў той ці іншы бок у некалькі гадаін, а то ў некалькі дзён і нават у тыдзень. Калі норкі схільны да спакойнага жыцця разам, зьевравод можа быць ўпэўнен

у добрым выніку. Няўдалы падбор норак для спарвання можа прывесці к страдзе каштоўнага вытворцы. Сама трэба зъмяшчаць у касцку самкі, злавіўшы яго папярэдне ў асабную скрынку для выпуска яго ў клетку: ён звычайна квокча, а яна адказвае яму такім - жа гукам. Нападаючы самец прасыследуе яе і імкнецца пакрыць, калі яна ў перыядзе дечкі. Норкі могуць быць пакінуты разам, калі яны жывуць спакойна і самка ў перыяд дечкі не вельмі супраціўляецца, але калі між імі пачынаюцца бойкі, дык трэба зараз-же іх разлучыць і ке зъмяшчаць іх разам на працягу 45 дзён.

Кармленіе норак

Корм для норак у няволі складаецца з гадоўным чынам, з мяса і рыбы і гэтых я прадукты павінны складаць ад 60 да 70 процентаў іх рацыёну: съежая раба і акунь, галыш і да іх падобныя дробныя рыбы з ахвотай падядоцца норкамі. Пропусканье мяса і рыбы праз мясарбку пазбаўляе норак цягніць корм у гнездаві скрынкі і тым заражаць апошнія. Мяса і рыбу траба перамешваць упірад, чым даваць норкам. Для дзядзей трошкі вараных круп, зъмешаных з малаком, будзе наилепшы корм. Норкі звычайна зъядоць за адзін раз ад $\frac{1}{5}$ да $\frac{1}{3}$ фунта (80—135 грамаў) карма, у залежнасці ад іх апэтыту і агульнага іх стану. Лепш карміць іх два разы ў дзень, патроху і праз вызначаныя прамежкі. Як правіла маладыя норкі ядуць больш, чым дарослыя. Норка ў няволі вельмі рухома і таму не таўсуче. Пасля нараджэння дзядзей норку-матку траба карміць добра пераваранай аўсянай мукой раніцой, а на вячэрнюю яду даваць ёй мясо. Калі дзядзям міне калі 3-х тыдняў, яны пачынаюць есці харчы, якія матка носіць ім у гняздзе. Ві ўзроўніце 4-х тыдняў яны пачынаюць шукати харчы ўжо самі.

Пасля адніццаці ад грудзей дзядзей съярша яны баяцца есці з кармушак, але скора прызыкаюць і адыхаюць ад маткі. Корм іх павінен быць вілазарны, каб яны расьлі магчымы хутчай. Пасля



Сънедае

¹⁾ Полігам—многожон.

Пад агонь крытыкі мас

Пратэмны на пошце

Гэтымі днямі, калі мы ўжо ўступілі ў трэці год пяцігодкі і, калі першыя два месяцы гэтага году таксама ўжо мінаюць, адчыніліся дзіверы і ў хату фыркнула газэта.

Газэту чалавек прызвычаіўся чытаць. Нічога дзіўнага німа і ў тым, што гэтую газэту чалавек чакаў з нецярпівасцю.

І вось, у лютым 1931 году, чалавек разварочвае і чытае газэту, якую толькі-што ўкінуў праз дзіверы спрытны паштавік. На першай старонцы газэты вялікімі літарамі было напісаны:

— „Рэвалюцыянары Сако і Ванцэці на электрычным крэсьле.

Чалавек прачытаў і думас:

— Што-ж гэта такое? Здаецца чытаў я пра гэта ўжо даўно. Няўжо-ж Сако і Ванцэці наўсталі з мёртвых дзеля таго, каб іх паўторна садзілі на электрычнае крэсла? Я-ж вони вельмі добра, што ў

таго, як у норкі аднялі дзяцей, яе таксама патрабуна карміць шмат, каб яна магла паправіцца і дайсыці да іармальнага стану.

Маленьких норак звычайна аднаюць ад грудзей па дасягненню ім 10-ці тыдняў, прычым матку зымаюць з клеткі, а дзяцей пакідаюць там адных у выпадку большага памёту, калі ў ім адны дзеци разыўваюцца раней за другіх, трэба аддзаяляць больш буйных, ва ўзроўні 7-мі або 8-мі тыдняў.

Дагляд за норкамі

Норкі аднаго памёту жывуць у клетцы разам з мірай і могуць заставацца ў адной клетцы да восені або да раньняй зімы. Пасля якія трэба дапускаць, каб яны бегалі разам і кожны зъявірок павінен быць зьмешчан у асобнай клеткі. Клеткі трэба разымасціць так, каб клетка з самцом знаходзілася пасярод двух клетак з самкамі. Зъмешчаны ў гэтых клеткі саміцы павінны быць тыя, якія прызначаюцца для спарвання ў гэтym самцом.

Будкі-хаткі і гнездавая скрынкі ў іх неабходна заўсёды ўтрымліваць найлепш у чыстадзе, у іх павінна ўчыняцца добрая чыстка, прыблізна ў сярэдніне красавіка перад нараджэннем дзяцей. У гнездавым скрынкі кладзецца шмат сухіх лістоў або саломы. Звычайна норка есьць вельмі мала за дзень або два да раджэння дзяцей і пасъля яго. Дзеци паведамляюць аб сваім зъяўленыні на съвет піскам, які напамінае піск маленьких кацянят і гэты піск цыгнецца пакуль яны не падрастуть. На рабочу чапацу гнездавую скрынку не прадагуць двух або трох тыдняў пасъля іх нараджэння.

нае па гэтай прычыне быдлікі наявіцца шматлюдныя дэмансстрацыі...

Гм...

А прычым тут габінет Штрэзэмана?..
Нічога не разумею.

Даўгі чалавек! Так ніколі, нічога і не зразумееш. Эразумець можна толькі тады, калі паглядзіш на дату газэты.

У сьнежні 1929 году рэдакцыя часопіса „Паліўнічы Беларусі“ паслала ў Гомельшчыну свайму падпісчыку Некрашэвічу адзін экзэмпляр часопіса.

Дзе ён гэты экзэмпляр быў, што ён бачыў — нам не вядома. Мы ведаем толькі то, што гэтым днямі, роўна праз год, экзэмпляр часопіса пошта вярнула ў рэдакцыю.

Мы зъдзівіліся акуратнасці паштавікоў. І сапраўды, другі паштавік паглядзеў-бы, што часопіс в 1929 году і кінуў-бы яе дзе не будзь у „мужчынскі ці дамскі па-

Калі-ж зъяўляецца неабходнасць абліядніць памёт раней 4-х тыдняў, то трэба матку ўзяць з гнездавай скрынкі, уперад, чым скрынка будзе адчынена. Німецкая зъверіводы рапаць абліядніць памёт у чыста вымытых рукавіцах, каб у гніяздзе не засталосі ні малейшага паху ад рук, інакш норкамата можа зъесьці сваіх дзяцей. Матка пачынае насіць дзесяць харчы, калі ім міне каля 3-х тыдняў, але гэтас нашэнінне карма заражае гніяздо і можа быць прычынай антсісанітарных умоў у гніяздзе. Чистая гнездавая скрынка з дастатковай падсыпкой павінна замяніць брудную.

Пераклад з нямецкага В. Я. Г-ВА.



Задзяліцца (німечкі гадавальнік «ерабрыста-чорных лісіц»).

кой". Сорамна-ж у 1931 годзе паштавіку насіцца з часопісю за 1929 год! А нашы паштавікі не такія: сёлета яны носяць газэты і часопісі за 1929 год, а сёлетныя, мабыць, будучь насыць, у канцы пяцігодкі.

Другі выпадак зноў такі:

Пачку часопісія мы заадрасавалі нашым падпісчыкам-паляўнічым з Магілеўшчыны і адасалі на пошту.

Назаўтра, згінаючыся над цяжкасцю, паштавік прыпёр гэту самую пачку ў рэдакцыю і, кінуўшы яе на стол, вышаў.

На пачцы лякошчна было напісаны:

„Возвращение за ненакождением адресата“.

Дзіўны тэмп! Ня інакш, як на самадёце зъезьдзілі ў Магілеўшчыну, абшукалі там усе куткі і закуткі і, не знайшоўшы, як яны кажуць, адраеата, „вядворили по месце жительства“.

А колькі бывае іншых выпадкаў?

Як паведамляла „Правда“, адзін начальнік паслаў нізоўцы тэлеграму аб узмацненні загатовак, паставіў на тэлеграме нумар 13.523 і падпісаўся—Вараб'ёў. Мясцовая начальства ў нізоўцы зразумела, што трэба загатовіць 13.523 вераб'ёў і пачало з ліхтарамі, ноччу, душыць па падстрышшу вераб'ёў.

Ну, а каб подпіс быў не Вараб'ёў, а напрыкла, Клопаў, што было-б тады?

Конкурс траба правесці

У свой час праўленыне „Белкохотсоюза“ абвясьціла конкурс на зынішчэнне драпежнікаў. Аб гэтым пісалася шмат артыкулаў і калі некаторыя раёны ўзяліся за работу па барацьбе з драпежнікамі, некаторыя паляўнічыя падалі заявы аб удзеле ў конкурсе.

Але праўленыне дагэтуль марудзіць гэту важную справу сацспаборніцтва: яно адказвае, што вельмі мала паступіла матар'ялу.

Цяпер, калі ў паляўнічай систэме право-дзіцца сацспаборніцтва ва ўсіх галінах працы—асабліва вясной па зынішчэнню драпежнікаў—ЦП „Белкохотсаюза“ павінна стаяць на чале гэтага сацспаборніцтва і ня толькі правесці авшеччаны конкурс, але абвясьціць новы, узвыніць новую хвалю сацспаборніцтва, зацікавіць паляўнічых ня толькі шляхам выдачы прэмій, але і папулярызацыяй праз часопісі за-дач па будаўніцтву гаспадаркі. Свой.

Бедныя вераб'і, ахвяры выпадковасці! Ну, з вераб'ямі ды з клапамі можна рабіць і такія эксперыменты, гэта яшчэ не бяды. Налавілі, а пасля выпусцілі... Што тут дрэнага.

А вось, людзі, людзі... Ці можна сёлета прыносіць людзям газэты з леташняга году?

Другі яры энтузіяст, атрымаўшы газэту і прачытаўшы, што Юдэніч пад Ленінградам згарачкі можа атрымаць аполнексчны ўдар, а пошта тады адказвай, чаму ў 1931 годзе падпісчыку прынеслі газэту з 1919 году.

Не, таварышы паштавікі! Ударны тэмп! і праца ў іншых гадінах народнае гаспадаркі зусім не такія. Там неяк выконваюць свае прамініяны, ды яшчэ не здавальняюцца імі—восоўваюць сустречныя.

А вось выкананыне вашага прамініяну, дык праходзіць неяк зусім не падлюдзу.

Мы прабавалі адшукаць на пошце канкрэтных носябітаў гэтай шкоды, але даремна. На запытаныне—чаму гэта ў вас так?—адказвалі:—а хто яго ведае...

А людзі, якія павінны ведаць „чаму гэта на пошце так“—гэтыя людзі ёсьць, але працы іх, пакуль што ня відаць.

У. С.

Ня было боепрыладаў.

Увараўшкі калектыв паляўнічых па загатоўках пушніны, здаецца, будзе на са-мым апошнім месцы. І ва ўсім гэтым ві-навата праўленыне т-ва. Перш на перш у сэзон ня было боепрыладаў, па-другое—ня была разгорнута работа па ўзделу паляўнічых у сацспаборніцтве па здачы пушніны, ня было ўдарніцтва. Сельячэйкамі зусім нікто ня кіраваў.

Карлоўскі.

Каросльвая лісіца

Паляўнічы Кончыц М. І. Брагінскага калектыву забіў лісіцу. Калі ён стаў зды-маць скурку, то заўважыў, што вельмі дрэнны мех, але ён ня ведаў, ад чаго та-кая дрэнная лісіца.

А праз некалькі дзён у яго на руках з'явілася кароста. Тады было ўстаноў-лена, што каростай Кончыц заразіўся пры здыманні скуркі з лісіцы.

Сідарэнка.

Літаратура

В я с на

Старая цяцерка высунула шэрую, з чырвонымі бровамі, галоўку з-пад сънегу і агледзелася па баках. Першыя праменіні ўзыходзячага сонца звігралі на яе бровах. Цяцерка выпархнула з сваёй ямкі і села на бліжэйшую бярозу, почкамі якой яна скрмілася.

Узылесьсе, дзе начавала ў сънезе цяцерка, было заліта сонцам, а з бярозы ёй адкрылася прыгожая панарама на некалькі сот мэтраў. Цяцерка пачула такаваныне цецярукоў, але, як яна ні старалася, не змагла ўбачыць іх.

Урэшце, калі строфа песні цецярукоў, на мгненьне абарвалася, яна ўбачыла аднаго з іх падскакваючым уверк там, дзе на палляне былі відаць з-пад сънегу на пратлінах абарэлья пні съсечаных дрэў.

Цяцерка з квоктаньнем зьнялася з бярозы і ўляцела на палинку. Там яна села калі цецярукоў. Калі цецярукі спынілі дуэль і звіярнуліся да больш мірнага сродку аўладаньня самкай—песнім, цяцерка заквоктала.



Цецярукі разыходзеліся на некаторую адлегласць і, растапырыўши чорныя, з чудзь сіняватым адлівам, пер'я, чуфы-каочы і топчучы нагамі зямлю, зноў кінуліся ў ваянічай постасці адзін да аднаго. Але чамусыці зноў разыходзеліся і пачыналі спачатку тую-ж самую цэрамонію.

Так цягнулася некалькі часу.

Цяцерка, важна, адчуваючы сваю прыгожасць, сядзела ў верасе і назірала за байцамі. Калі-ж больш моцны і прыгожы цецярук у экстазе кінуўся і крыху загнутым кончыкам сваёй дзюбы іавёс у шышку супраціўніка ўдар, потым, прыгнуўши яго галаву да зямлі, усадзіў гэту ж дзюбу яму ў вока, цяцерка з шумам узынялася з месца і пераляцела на другую, стаявшую недалёка, сасонку. Пабіты цецярук ваўчком закруціўся на адным месцы, бяспомадна хлопаючы крыламі, а пераможца, узылядэўши на сасонку, сеў калі цяцеркі.

Так яны ў пары сядзелі некалькі гадзін падрад, грэючыся пад праменінамі вясеньняга сонца. Навакол была абсолютная цішыня. Потым цяцерка зьнялася з дрэва і пераляцела ў верас. Певень-цецярук пасъледваў за ёй.

Яны разам праводзілі шмат часу: разам лёталі на поле і зьбіралі разбухлыя пад сънегам зерні, якія засталіся з мінулага году; разам зьбіралі шышкі на бліжэйшым беразыняку; разам, гэта значыць паблізку адзін ад аднаго, садзіліся на начлег у сухіх леташніх лісьцях алешніку або ў густым кусту вераса; разам грэліся і купаліся ў нагрэтым сонейкам шэрым пясчаніку бліжэйшай баравіны Мархлеўскіх балот.

Дні каціліся. І чым больш праходзіла дзён, чым цяплей рабілася зямля і гусьцей пакрывалася травой, tym больш простору напаўнялася мэтамарфозай. Гэта адчулі нават птахі—цецярук і цяцерка.

І цяцерка ўлядэла ў бярозавыя кусты на ўзълесьце бору, дзе Мархлеўскія балоты злучаюцца з ім. Цецярук не адстаўшадаў ад яе. З таго часу гэтая дзівзе птахі не пакідалі тых месц: яны ляцелі кармішча або, нават і для гэтай мэты, толькі недалёка адлятала ад узълесьца, і днём прыносілі дробныя палачакі і сухую траву для ўсцілкі гнязда, а ўначы, калі зоры цяплюцца ў блакітным просторы, адпачывалі ў кустах, як і заўсёды.

Калі-ж цяцерка паклала ў гнязду яйкі, цецярук ляцеў на корм да гнязда, як мага далей, і ў дзюбцы і ў лапках прыносіў корм цяцерцы. Самка сядзела на яйках, а самец бесіперапынку працаваў для будучай сям'і. Калі заход пакрываўся бронзавым загарам, а сонца хавалася за малінавым гаем, тады цецярук садзіўся разам з цяцеркаю. І так улюбёная пара праводзіла ноч.

Прайшло каля трох тыдняў, калі цяцерка адчула жыцьцё пад сабою. Яна паднялася на лапкі і ўбачыла, як рогавая, кароценькая, але вострая з канца дзюба цыплянія прабіла абalonку яйца і спрабавала прасунуць праз дзірачку сваю маленкую ў жоўтым пуху галоўку. Потым такі-ж галоўкі паказаліся і з другіх яек.

Цяцерка признала сябе маткаю гэтых маленкіх істот і сваёй дзюбай аслабаніла іх ад абalonак яйца, а шалуху выкінула за гняздо.

Спачатку цецярук і цяцерка зьбіралі і прыносілі ў гнязду для цыпляніят вусьняў, мошак і казюрак, якіх яны зьбіралі ў траве. Потым, калі цыплянія падрасьлі і акрэплі настолькі, што маглі бегаць у густой траве, яна іх паклікала з сабою. Цяцерка то забягала ўперед, то заставалася ззаду, то хадзіла па бакох і ўвесь час квохтала, даючы знаць гэтым сваім дзеяцям, каб яны не захапляліся паляваньнем за маленкімі істоткамі і не адставалі. Цецярук знаходзіўся разам з імі.

Але потым цыплянія падрасьлі. Іх афарбоўка зьмянілася з попельна-жоўтай на шэрую; з'явілася больш грубае пер'е, якое захоўвала іх далікатныя цэльцы ад парапенінай і ўкусаў дробных істот; і цецярук пакінуў сямейства на апеку самкі, а сам удаліўся ў кусты на лінку.

Аднойчы адзін цецеравёнак адстаў ад сям'і і зараз-жа галосна піскнуў. Матка

з крыкам наблізілася да яго, зрабіўшы знак астатнім хавацца ў траве, і ўбачыла каля цяцеравенка вялізарнага гада.

Не шкадуючы сваіх сіл матка кінулася на ворага свайго дзіцяці і пачала наносіць яму ўдары крыламі. Гад з'явіваўся, але не жадаў кінуць здабычу. Матка голасна кричала і нанасіла ўдары яму ў галаву сваёю дзюбаю. Цецеравёнак вырваўся і, як ашалелы, кінуўся ў цыкаць, растапырыўшы свае ледзь адрослыя крылкі, але ляцець яшчэ не мог.

Матка пасъледвала за цецеравёнкам.

Прайшло некалькі часу. Цецярукі гулялі па балоце і нават перасталі ўжо зварацца ў гняздо. Яны зрабіліся больш чарнаватымі, чым шерымі. Пушок ужо сышоў з іх цел. Калі над балотам садзіўся туман, а драч пачынаў свае песні ў лугах, калі з кустоў цягнула вільгацьцю і цымнела, цецярукі садзіліся купаю дзе-небудзь у лазовым кусту, а матка накрываала іх сваім целам і пер'ем.

Быў досыць цёплы дзень. На луг з'явіліся людзі з косамі і зялёная, зрэзаная бліскучай стальлю трава клалася роўнымі пакосамі. З людзьмі на балота з'явіліся і сабакі.

Мурза Фамы Пяцтрова—з закручаным у абаранак хвастом і аблезлымі бакамі,—такімі аблезлымі, што можна было падлічыць яго ребры—Мурза разам з сваім гаспадаром з'явіўся на балота. Гаспадар ня верыў у паляўнічыя здольнасці свайго Мурзы, а калі і верыў, дык не з'яўртаў на гэта ўвагі. Ен яго і не кarmіў:—Воўка ногі кормяць,—пагаварваў ён.

Пяцтроў касіў, а Мурза ня зусім бясклопатна бадзяўся між кустоў.



Аднойчы гэты Мурза напароўся на сълед цецярукоў. Ён падняў сваю аблезлую пысу ў верх, пакручіў ёю ў паветры а потым пачаў накручваць і хвастом. Хоць птах адшукаць у траве было і нялёгка, але ён усё-и накіраваўся па съледу, то губляючы яго, то зноў нападаючы. Нарэшце ён адчуў блізасць птаха.

Цацерка таксама інстынктыўна адчула небяспеку. Яна папярэдзіла аб небяспечы ледзь чутным піскам сваіх дзяцей і, калі яны сабраліся ў купу, прыкрыла іх сваім целам.

Мурза ледзь-ледзь спыніўся, убачыўши птах; потым пачаў красыцца. Калі сабака быў ужо блізка і небяспека зрабілася няўхільная, цацерка выпархнула з травы, а цецярукі, па яе папярэджаючаму крыку, разбегліся і захаваліся ў траве.

Але на ўсё пазбавіліся ад небяспекі. Адаін цецярукі, самы слабенькі, папаў пад лапы Мурзы. Праглынуўши яго, Мурза аблізнуўся і пачаў шукаць другіх, але ўсе яго спробы былі дарэмны. За тое назаўтра Мурза ўжо не адстаў ад гаспадара і звяйвіўся на луг першым. Яшчэ адзінцецярук папаў у нутро аблезлага пса.

Мурза ўнадзіўся цягніца на балота і без гаспадара і рабіў гэта кожы дзень, як толькі быў галодны...

— Эй, хлопцы, давай мы сёньня абыўдзем Мархлеўскія балоты! — гаварыў староніня ячэйкі паляўнічых вёскі Мархліна. — Удзей Герасімаў.

— І факт, што якога-небудзь драпежніка зьнішчым! — пацвердзіў нехта.

— Гэта карысная справа, — заключылі іншыя.

Брыгада паляўнічых, але без сабак; з стрэльбамі, але з пасъведчаннем Мархлеўскай ячэйкі, мясілі Мархлеўскія балоты. Дзень быў святочны і птахі вольна,

не баючыся, пералётвалі з месца на месца.

Раптам цацерка-старка з квохтаньнем і шумам крыльлеў пранеслася каля паляўнічых.

— Я думаю, што гэта нешта значыць? — заўважыў старэйшы па брыгадзе.

— Нехта спароў яе з вывадка, — сказаў другі брыгадзір.

— Давай пойдзем туды, дзе яна ўзвяла! — паразіў трэці.

Яны ішлі паміж лазовых кустоў. Раптам старэйшы нават ускрыкнуў ад нечаканасці. Ён амаль наступіў на аблезлага пса Мурзу, які, як скончыўши цецярукі і, ведаючы тое, што яго пакараюць ляжаў, у траве на баку і аблізваліся.

— Хадзеце сюды! — паклікаў старэйшы.

Яны абступілі Мурзу. Той ляжаў на баку, крыху падняўши галаву і заднюю нагу ў такой позе, каб удары менш за ўсё пададзі па рэбрах ці хрыбту.

— Ты толькі, аблезлы пёс Мурза, не падумай, што мы цябе будзем біць палкай! Не! Мы гэтай справай займацца ня будзем, — сказаў старэйшы брыгадзір.

— Думаю, што і ён гэтай справай займацца ня будзе! — пацвердзіў другі, узвядзчы куркі сваёй ламанкі.

— Адыйдзенце, я яго начыню сьвінцом! — папрасіў трэці.

Сабака наваг ня піскнуў, калі паветра над балотам было ўзрушана трymа стрэламі, а цецярукі з таго часу вольна праживалі на балоце.

Так, між іншым, паляўнічыя, якія палявалі на гэтых мясцох за цецярукамі, дэвіліся вялікай колькасцю птах. Нават Манька Парскунова, камсамолка дваццаці год, маладая паляўнічая, узяла на гэтых мясцох на мушку двух чырвонаабровых.

Мік. Цялеш.

Падрыхтавацца да стопроцэнтнага выкананья
плянаў пушных вясенних нарыхтовак.

Самалёт „Паляўнічы Беларусі“ перадан

Эскадрылія адказвае імпэрыялістам

24 лютага для эскадрыліі імя Дзяржынскага—дзень вялікага сьвята. У гэты дзень, апрача 13-й гадавіны Чырвонай арміі, адбылася перадача самалёту „Паляўнічы Беларусі“ ў эскадрылію імя Дзяржынскага.

З 8 гадзін раніцы марознае паветра праразалася бесіперапынным гудам некалькіх дзесяткаў прапэлераў. Вось і аэрадром. Стройнымі шрагамі на белым снігу выстраены зялённыя „козачкі“. Калёны невялікія—па дзвеяць „козачак“ у кожнай.

„Козачкі“—нішчыцелі наганяюць чалазеку сваім назойлівым і праразльвым гудам цвёрдае перакананьне ў тым, што ўсе спробы драпежнікаў з лягеру імпэрыялістых перашкодзіць нам мірнае будаўніцтва сацыялізму—будуць адлятаць назад, як гарох ад съценкі.

Самая фантастычная сродкі глуму, якія толькі прыдуманы сусветным капітальнам для задушэння бацькаўшчыны рабочае клясы ўсяго сьвету—СССР—здаюцца міэрнай драбніцай у параўнаньні з энтузіязмам, з тою неразрыўнаю сувяззю, якою звязаны нашы савецкія аэронічыцелі са сваім абслугоўваючым персоналам.

Камандзір эскадрыліі рапартуе:

— Самалёт „Паляўнічы Беларусі“ ўключан у баявы склад эскадрыліі імя Дзяржынскага. Самалёт даручан лётчыку тав. Шуставу.

Эскадрылія выканала на 100 проц. свой плян баявой падрыхтоўкі.

Сацспаборніцтвам ахоплена 97 процентаў баявога складу эскадрыліі.

Вось і лётчык Шустав. Ён толькі што быў вясёлым удзельнікам таварыскіх жартаў. Ён—каханы таварыш мясцове грамадзкасці.

Ён—паляўнічы, пакуль у вонраты і са стрэльбай паляўнічага.

Цяпер, у акампанімэнт сталёвым словам рапарту свайго камандзіра, лётчык Шустав, адданы салдат абароны СССР, з каменнымі тварамі, у замёршай постадзі ўважліва слухае слова рапарту свайго камандзіра.

Шустав спрытна ўскочыў у кабінку „Паляўнічага Беларусі“. У яго руках за круціліся розныя шрубкі, рычажкі, калёсікі, акуратна разъмеркаваныя ў кабінцы самалёту. Прэпэлэр загудзеў, як шалёны, вырываючы і гонячы ўзад цэлыя віхры сьнегу. Самалёт рвануўся ўперад і аддзяліўся ад зямлі.

Розныя складаныя вар'яцыі палёту няпрывычнаму воку здаюцца проста немагчымымі, фантастычнымі. Даеся дэіву, як лётчык можа ўтрымацца ў сваёй кабінцы, калі ён ляціць уніз галавою. Сэрца замірае, калі самалёт раптам зробіць „пік“ і, здаецца, да самай зямлі даляціць і ўшчэнт разаб'ецца. Але на тое ён і ўпраўляеца савецкім лётчыкам, каб лоўка, як ластаўка, перамяніць кірунак палёту з вэртыкальнага на роўналежны. „Паляўнічы Беларусі“ раптам робіць „правал“ і такім, чынам, зьніжаеца над расстаўленымі мішэнямі. Застрачыў кулямет. Мішэні паваліліся.

Лётчык Шустав добры паляўнічы. З-пад яго стрэльбы ўцякае на больш 25% „зайцаў“. Лётчык Шустав, атрымліваючы самалёт, пабудаваны на сродкі паляўнічых Савецкай Беларусі, запэўніў і х, што і тых, хто ўздумае парушыць мяжу СССР, узячэ з-пад яго аэронішчыцеля „Паляўнічага Беларусі“ на больш 25 проц.

У гэтых ўрачыстых дзенях увесь экипаж эскадрыліі імя Дзяржынскага запэўнівае савецкую грамадзкасць у тым, што ў наядходзячай апошняй бойцы з імпэрыялі-


стыхным драконам, яны будуць верныі, адданымі і адважнымі баражбітамі за сусъветны камунізм.

Паляўнічыя Савецкае Беларусі, перадаючы Чырвонай арміі баявы самалёт, адначасова перадалі лётчыку тав. Шуставу ганаровы паляўнічы белет і паляўнічую стрэльбу з набоямі і ўсімі іншымі прыладамі. Апроч таго, падарункі атрымалі: інжынер эскадрыліі тав. Генералау, авіатэхнік Іваноў і матарыст Чайчанка па адной дробна-калібраўай вінтоўцы, па 250 штук набояў да іх і па ганаровому паляўнічаму белету.

С. А—скі.



Лётчык Шустав, якому даручан самалёт „Паляўнічы Беларусі“



Самалёт.

Пабудуем дыражабль „Клім Варашилаў“

На пабудову дыражабля ўносяць:

Вінькік Н. К. 2 руб., Шатецько А. А. 1 руб., Мартыненка В. І. 1 руб., Яфрэменка С. К. 1 руб., Макарэнка Ф. А. 1 руб., Анопрэнка Т. З. 1 руб., Вечара Р. А. 1 руб., Саўчэзка Ф. Т. 1 руб., Андрьеўскі Л. О. 1 руб., Дзюбкін І. Г. 2 руб., Каробкін Т. А. 1 руб., Яфрэменка С. С. 1 руб., Кулем Е. П. 1 руб., Агнявец П. М. 1 руб., Мялешка І. В. 1 руб., Краўчэнка А. А. 1 руб., Сачак М. А. 1 руб., Грэсь Е. К. 1 руб., Марчэнка Ф. Е. 1 руб., Буднік І. К. 1 руб., Дзянісенка К. А. 1 руб., Вараненка М. Е. 1 руб., Германенка А. Ф. 1 руб., Каржанеўскі М. О. 1 руб., Дзянісенка С. Е. 1 руб., Бычкоўскі М. А. 1 руб., Смальцер К. Р. 1 руб., Кабанчук С. С. 1 руб., Байдак М. М. 1 руб., Дзягдзяранка С. Ф. 1 руб., Марчэнка В. Ф. 1 руб., Садчэнка І. Ф. 1 руб., Кот І. М. 1 руб., Назарэнка Ф. М. 1 руб., Власенка С. К. 1 руб., Мачульскі Р. М. 1 руб., Венядзіектаў М. І. 3 руб., Бандарэнка М. А. 1 руб., Карпетка Е. П. 1 руб., Пікуль Д. А. 1 руб., Фрэску́ў Ц. Г. 1 руб., Фрэску́ў А. Я. 1 руб., Ігнаценка І. Ц. 1 руб., Каржанеўскі С. О. 1 руб., Леаненка Д. С. 1 руб., Яжгуновіч Ц. В. 1 руб., Леаненка В. Р. 1 руб., Кавалёў А. З. 3 руб., Рабенак М. М. 1 руб., Скараход Ф. Ф. 1 руб., Краўчэнка П. Ф. 1 руб., Ціханенка К. С. 1 руб., Любачка Ц. А. 1 руб., Пінчук М. П. 1 руб., Шупан С. К. 1 руб., Казлоў А. М. 1 руб., Цярэшчанка А. Т. 1 руб., Мятліцкі І. М. 1 руб., Яфрэменка І. І. 1 руб., Марчэнка А. М. 1 руб., Жураўскі І. А. 1 руб.

Усяго на суму 67 руб.

ШТО ЧЫТАЦЬ.

Н. Зварыкін. Крот і яго здабываньне. Выданье часопісу „Природа и Охота“
Л. 1930 г. 16^о. Стар. 30 з 11 мал. у зымесцце. Цана 35 кап. Тыраж 10.000.

Як вядома, у законе аб паляваньні выданыні 1922 г. крот адсутнічае. Між тым цяпер вытворчысьць краты прынялі даволі вялкі разъмеры, на скуркі краты ўстаноўлен стандарт, і наогул гэты звярток можа цяпер діцыца ўваходзячым у лік вытворчых жывёл СССР. Адсюль выцякае неабходнасць ва ўстанаўлены прававога становішча кротавага промыслу як у адносінах асоб, яго здабываючых, так і ў адносінах устанаўленыя тэрмінаў паляваньня, аховы крота і г. д. З гэтага пункту гледжаны ёзяўленыне кнігі Зварыкіна ўпаўне

сваячасова. У ёй даецца кароткі нарыс распаўсюджаньне краты па СССР, жыцьцё краты, на сколькі гэта вядома ў сучасны момант, прымым галоўная ўвага звернута на паселішча краты, будоўлю яго нор і хадоў і г. д., і, нарэшце, апісваюцца спосабы здабываньня краты, здыманьне і праўку скурак. Асобная невялікая частка ўдзелена прававому становішчу кротавага промыслу, на што неабходна звярнуць увагу як здабываючым краты, так і прымешчыкам скурак яго і адміністрацыйным органам.

В. Е—ов.

А. Мякеляйчен. Апрацоўка і папраўка сетай рыбалоўнай снасці. Пераклад
з фінскага і пераапрацоўка Н. Раждзественскага. З 8 мал. у зымесцце.
Выданье „Всекохтсоюза“ М., 1930 г., стар. 24. Цана 15 кап.

У расійскай літаратуре амаль ніяма дапаможніка па тэхніцы лову рыбы. У шмат якіх навуковых дасыльстваніях пытанні тэхнікі лову, вядома, захраняюцца, але гэта ці толькі апісаныні, часцей усяго павярхоныя, ці грунтоўныя дасыльстванія, даступныя толькі спецыялістам і пры тым, апісаныні, якія датычыцца толькі буйных прылад лову, як траплы, стаўны невад і інш. „Всекохтсоюзу“ прышла часцельвівая думка выдаць на расійскай мове падручнік Мякеляйчена адноса апрацоўкі і папраўкі сетай снасці. Кнігі гэта будзе бязумоўна карысная як калгасам, якія дапасоўваюць

у сваёй работе стаўныя сеці і невады (напр., на Азоўскім, Чорным і Касціліскім морах), так і асобным рыбакам і тым, для каго рыбаводства з'яўляецца падсобным промыслам.

У кнігі Мякеляйчена даволі падрабізна апісаны наступныя пытанні: чыстка, прымыўка і кіпячэнне сеці, прасушка снасці, розныя спосабы апрацоўкі сетай снасці (дубленыне, прамаслываньне, афарбоўка, асмолка і інш.), хаваныне сетай снасці і, нарэшце, папраўка сеці.

Можна раіць гэтую брашуруку ўсім рыбакам і аматарам-рыболовам.

В. Е.

Хроніка.

Праўленыні Вушацкага, Жлобінскага, Кармянскага, Міжанскага і Плещаніцкага раённых таварыстваў паляўнічых за недастаўленыне вестак аб загатоўцы пушніны, мабілізацыі сродкаў і на зітачы пушніны на мехавую базу Пушнасмыкату—прыдзягнуты да адказнасці, перадаўшы справу праўнікі.

За слабую загатоўку пушнім і спазненінне з прадстаўленнем вестак—абвешчана вымова праўленням Чырвонапольскага, Высачанскага, Нароўлянскага, Любанскага, Старобінскага, Сироцінскага, Самахвалавіцкага, Буда-Кашалеўскага і Жыткавіцкага.

За нядачу вестак па мабілізацыі сродкаў праўленням: Заслаўскага, Сывілацкага, Лэзьнінскага, Крупскага, Дрысенскага, Расонскага і Лепельскага раённых таварыстваў вынесены вымову.

За зрыў збору мабілізацыі сродкаў, выявіўшыхся ў адмове брацаў і зставы збору праўленням Бягомльскага, Бешанковіцкага, Гарадоцкага, Журавіцкага, Асілавіцкага і Пухавіцкага раённых таварыстваў абвешчана суровая вымова з папярэджаюнем, што ў выпадку, калі вышэйпамяняённы праўленіні на хаду сваёй працы на выправяць сваю памылку, да іх будуть прыняты больш раптучыя меры, аж да распуску праўлення.

ПРАПАУ САБАКА

(СУЧКА), у лістападзе м-цы, пойнтэр,
жоўтапегая. Ведаючых просьба паведаміць
за ўзнагароду па адрасу: Менск,
Універсітэтская, 8/18, кв. 3. БАШКЕВІЧУ.
За ўтайку буду прасльедваць па закону.

Рэдкалегія: Міх. Шмідт, Р. Сільнікаў, І. Тамашэўскі.

Адказны рэдактар: Міх. Шмідт.

535

ЦАНА 30 коп.

АЛЯЎНІЧЫ

Беларусі

